



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПРЫБЫЎ 3 АФІЦЫЙНЫМ ВІЗІТАМ У ТАДЖЫКІСТАН

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка прыбыў 3 афіцыйным візітам у Рэспубліку Таджыкістан.

У ходзе візіту пройдуць перагаворы кіраўніка Беларускай дзяржавы з Прэзідэнтам Таджыкістана Эмамалі Рахмонам у вузкім і пашыраным складзе, на якіх плануецца абмеркаваць шырокі спектр пытаньняў па далейшым развіцці ўзаемавыгаднага беларуска-таджыкскага супрацоўніцтва. Па выніках перагавораў запланавана падпісаць шэраг двухбаковых дакументаў, у тым ліку ў такіх сферах, як гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, культура і мастацтва, моладзевая палітыка, папярэджанне надзвычайных сітуацый. Акрамя таго, плануецца, што Прэзідэнт Беларусі наведвае парламент Таджыкістана, аб'екты прамысловасці і сацыяльнай сферы.

У ходзе візіту Аляксандра Лукашэнкі суправаджае прадстаўнічая беларуская дэлегацыя, членя якой правядуць перагаворы з таджыкскімі калегамі аб перспектывах развіцця міжгалоўнага ўзаемадзеяння.

Патрыярхі афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі ў Таджыкістан адбыўся ў красавіку 2000 года. У ліпені 2001 года Эмамалі Рахмон наведваў Беларусь з візітам у адзак. Кіраўнік дзяржаў таксама рэгулярна сустракаюцца ў рамках розных міжнародных форумаў.

На міжнароднай арэне супрацоўніцтва Беларусі і Таджыкістана мае канструктыўны характар. Па выніках 2010 года тавараабабот Беларусі з Таджыкістанам склаў \$47,6 мільярд, павялічыўшыся на 4,2 працэнта ў параўнанні з 2009 годам. Паводле даных за студзень—жнівень 2011 года тавараабабот узорс больш як на 84 працэнты. Аснову экспарту Беларусі ў Таджыкістан у гэтым годзе склалі цукар, трактары, фтарыды, прадукцыя дрэваапрацоўкі, мэбля, лекавыя сродкі.

ВЯЛІКАЯ ГРУПА РАБОТНІКАЎ РОЗНЫХ СФЕР ЗАСТАЕНА ДЗЯРЖАўНЫХ УЗНАГАРОД БЕЛАРУСІ

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 26 кастрычніка падпісаў указ, у адпаведнасці з якім вялікая група грамадзян удастоена дзяржаўных узнагарод Рэспублікі Беларусь за шматгадовае плённую працу, высокую прафесіяналізм, асабісты ўклад у развіццё прамысловасці, авіацы, лясной гаспадаркі, адукацыі, аховы здароўя, навукі, культуры, спорту, асабістому жыццю, храбрасці і самаахвярнасці, правяўшых пры ліквідацыі надзвычайных сітуацый.

Ордэнам Айчыны III ступені ўзнагароджаны галоўны рэдактар установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия» Павел Якубовіч.

Ордэн Пашаны ўдастоены 3 чалавекі. Сярод іх загадчык аддзела металазнаўства дзяржаўнай навуковай установы «Фізіка-тэхнічны інстытут Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» Станіслаў Астапчык і галоўны рэдактар установы «Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» Анатоль Лемяшонак.

Ордэнам Францыска Скарыны ўзнагароджаны намеснік генеральнага дырэктара ЗАТ «Сталічнае тэлебачанне» Людміла Кавалёва і першы намеснік галоўнага рэдактара установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия» Міхаіл Лібедзіц.

Медаль «За аднакуну ў прадуліненні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый» адзначаны 3 чалавекі, у тым ліку намеснік начальніка цэнтра хімічнай і радыяцыйнай абароны дзяржаўнай пажарнай аварыйна-выратавальнай установы «Рэспубліканскі атрад спецыяльнага прызначэння» МНС капітан унутранай службы Васіль Шапелін.

Медаль «За працоўную заслугу» ўзнагароджаны 39 чалавек. Сярод іх — генеральны дырэктар ААТ «Лідсельмаш» Юрый Шавкевіч, старшы пілот-інструктар лётна-штурманскага аддзела авіяцыйнага атрада Нацыянальнай авіякампаніі «Белавія» Аляксандр Лукашэвіч, доктар біялагічнага факультэта БДУ Уладзімір Лысык, урочан анестэзіялаг-рэанітолаг (загадчык аддзела анестэзіялогіі) установы аховы здароўя «Гарадская клінічная балыніца хуткай медыцынскай дапамогі» Мінска Валерыя Амельянюк, начальнік галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы БДУ Людміла Хульціндзіна, ляснічнік Радашковіцкага лясніцтва Аляксандр Яноўскі.

Медаль Францыска Скарыны ўдастоены 14 чалавек, у тым ліку дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогіяў» БДУ Уладзімір Апанасовіч, першы прарэктар БДУ Міхал Жураўкоў, намеснік дырэктара дырэцкіх мастацкіх праграм ЗАТ «Сталічнае тэлебачанне» Кацярына Забенька, агпадыльнік установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия» Ігар Колычанка.

Акрамя таго, вялікая група грамадзян удастоена ганаровых званняў Рэспублікі Беларусь. У тым ліку ганаровага звання «Народны артыст Беларусі» ўдастоены вядучы майстар сцэны Беларускага дзяржаўнага моладзевага тэатра Сяргей Журавель.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

СМІ НЕ ПАВІННЫ ЗАМОЎЧАВАЦЬ ЦЯЖКАСЦІ, АЛЕ АПУСКАЦЬ ДА КРЫТЫКАНСТВА НЕДАПУШЧАЛЬНА

Сродкі масавай інфармацыі павінны аб'ектыўна адлюстроўваць рэчаіснасць, сказала ўчора журналістам пасля пасяджэння Віцебскага аб'яднання першых намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч, перадае БЕЛТА.

СМІ — важнае звяно дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. «Гэта не чацвёртая ўлада, а партнёр улады», — дадала Лілія Ананіч. «Не трэба замоўчваць цяжкасці, адходзіць ад вырашэння праблем чалавека, але і апускацца да ўзроўню крытычнасць недапушчальна», — падкрэсліла яна. Крытычныя матэрыялы павінны быць канструктыўнымі і неслі пранояны.

Лілія Ананіч расказала, што Міністэрства інфармацыі рэалізуе ў Віцебскай вобласці пільны інвестыцыйны праект па замене абсталявання ў Наваполацкай друкарні. У бліжэйшы час раёўныя газеты пачаюць заходзяга раёна вобласці атрымаюць магчымасць выходзіць на 16 палосах у колеры. «Трэба ўжо думаць, чым напоўніць гэтыя палосы, як іх зрабіць цікавымі. Пакуль узровень некаторых раёўных газет вобласці не адпавядае сучасным патрабаванням», — лічыць першы намеснік міністра.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Витневаша-2010» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже зерносушильного комплекса, расположенного по адресу: Минская обл., Минский р-н, Юзюфовский с/с, район д. Юзюфово, в составе: зерносклад, об. пл. 403,9 кв.м; зерносклад, об. пл. 690,8 кв.м, склад минеральных удобрений, об. пл. 140,2 кв.м; площадка-ток.

Начальная цена с НДС (снижена на 20%) – 1 269 288 000 бел. руб.

Площадь земельного участка – 1,4228 га.

Задаток в сумме 100 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, БИК 153001369, УНП 690324015.

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 11.10.2011.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Аукцион состоится 04.11.2011 в 12.30 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.11.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.

Курсы валют		Курс белорусского рубля к иностранным валютам	
установлены НБ РБ с 28.10.2011 г. (для БН разлик)		по состоянию на 28.10.2011 г.	
▲ доллар США	8 540,00	1 чешская крона	480,79
▲ евро	11 960,00	1 польский злотый	2 752,44
▲ латвийский лат	16 993,33	▲ российский рубль	282,00
1 литовский лит	3 465,28	1 украинская гривна	1 067,23
USD	30,2421		
10 UAH	37,7932		
10000 BYR	35,5371		
EUR	42,3571		

ПАЧАЛОСЯ «ПАЛЯВАННЕ» НА ЛІКВІДНЫЯ ЗЯМЕЛЬНЫЯ ўЧАСТКІ

Ёсць меркаванне, што мінімальныя кошты на зямельны рынку пратрымаюцца толькі да першых дзён студзеня

У апошнія часы ў глабальнай сетцы пачалі гуляць чуткі, што кельміва прадпрымальнікі з грашмыма актыўна набываюць за нацвалоту мясцовую нерухомасць — зямельныя ўчасткі пад будаўніцтва жылых дамоў. Ці сапраўды гэта так? Пра апошнія тэндэнцыі на зямельным рынку сталічнага рэгіёна нам расказвае спецыяліст па аперацыях з нерухомасцю Цэнтра гандлю нерухомасці «ПАКОДАН» Вадзім ІЛЬЧУК.



Фота Анатоля КЛЕЦЬЧУКА.

— Мне здавалася, што гандляваць зямлёй можа толькі дзяржава... Гэта сапраўды так. Пустыя зямельныя ўчасткі ніхто і не прадае. Зямля ў чыстым выглядзе не з'яўляецца аб'ектам нерухомасці ўжо з 2007 года. Аднак другасны зямельны рынак існуе, і гэта цалкам законны бізнес. Фармальна на продаж прапануюць не зямля, а зямельныя ўчасткі з незавершаным будаўніцтвам закансерваванага збудавання. Што гэта можа быць? Любы стужкавы фундамент, паглыблены ў зямлю, цокальны паверх або любы будынак у рознай стадыі гатунасці ў закансерваваным стане. Менавіта гэтак збудаванне разам з зямлёй, пасля адпаведнай рэгістрацыі дзяржаўнымі структурамі, і прадаецца як аб'ект нерухомасці.

— Не зусім так. Кожны варыянт зямельнага участка ацэньваецца асобна ў залежнасці ад стану пад'язных шляхоў і камунікацый (электрычнасць, вадаправодная труба, каналізацыя, газ), наяўнасцю і блізкасцю сацыяльнай інфраструктуры (дзіцячыя сады, школы, крамы, грамадскі транспарт і г.д.), а таксама ад адлегласці аб'екта ад лесу і вадаёмаў. Калі нерухомасць знаходзіцца непасрэдна побач з лесам ці возерам, то яна будзе значна даражэйшая, чым падобная, але крыху збоку.

— Дзе яшчэ засталіся каля Мінска цікавыя ўчасткі для кліентаў? — Самыя дарагія ўчасткі пад Мінскам — на ляснойкім кірунку. Дакладней, гэта масівы каля вёсак Валяр'янава, Мар'яліва (пасёлак газавікоў), Бараўляны, вёскі Раўбічы і Губчы (прыбярэжнай зоны). Супердаража зямля прапануецца індывідуальным забудовшчыкам у катэджным пасёлку каля вёскі Валяр'янава. Там кошт соткі зямлі складае да 10 тысяч долараў, таму ўвесь участак плошчай каля 15 сотак можа прапанавацца пакупнікам за 100—150 тысяч долараў. Гэтыя ўчасткі знаходзяцца ў зоне жылёй катэджнай забудовы, дзе ёсць уся неабходная інфраструктура для камфортнага пражывання, у тым ліку з асфальтаванымі пад'ездамі да дамоў і сучаснымі камунікацыямі.

— Хто купляе такую залатую зямельку? — Зараз цяжка казаць. Тры апошнія месяцы зямельны рынак увогле стаў мёртвым. Толькі ў апошнія тыдзень-два пачалася рэальнае варушэнне сур'ёзных пакупнікоў. Аднак купляюць не даражыя ўчасткі, а тая, што прапануецца значна танней, чым на рынку.

Інфармацыя для роздзума

Вышэй мы расказалі пра магчымы сцэнар развіцця другойска зямельнага рынку. Разам з тым, цяпер структуры Дзяржкамгэта па маёмасці праводзяць аўкцыёны па продажы зямельных участкаў для будаўніцтва жылых дамоў.

Так, у лістападзе Сеніцкі сельсавет Мінскага раёна будзе прадаваць зямельныя ўчасткі (12 сотак) па стартавым кошыце 90 міль рублёў. У вёсцы Пухлякі Рогаўскага сельсавета 24 соткі прапануюцца на аўкцыёне за 19 міль рублёў. Зямельны ўчастак плошчай 15 сотак у аграгарадку Чурылавічы Міханавіцкага сельсавета прапануецца кліентам за 59 міль рублёў. У вёсцы Мачулішчы Мінскага раёна зямельны ўчастак памерам 10 сотак мае першапачатковую ціну 50 міль рублёў. Лашанскі сельсавет прапануе на аўкцыёне 25 сотак для будаўніцтва жыллага дома ў вёсцы Броўкі за 37 міль рублёў.

У першыя дні лістапада запланавана правесці аўкцыён па продажы 12 сотак зямлі ў Пінску, дзе стартавы кошт зямельнага участка складае 42 міль рублёў. Прадаецца на аўкцыёне зямельны ўчастак (каля 12 сотак) у Явязювічы за 32 міль рублёў. У гарадскім пасёлку Старобін Салігорскага раёна 18 сотак зямлі для будаўніцтва індывідуальнага жылля прапануецца на аўкцыёне за 8 міль 349 тысяч рублёў. У Клецьку 15 сотак мае стартавы кошт 23 міль 246 тысяч рублёў. Крыху больш за 12 сотак у гарадскім пасёлку Бараўляна пад Наваполацкам выстаўляецца на продаж амаль за 20 міль рублёў.

Будуць прадавацца ў лістападзе на аўкцыёнах і зусім танныя зямельныя ўчасткі. У Влейскім раёне Нарачанскага сельсавета на тэрыторыі вёскі Паромец 2 зямельныя ўчасткі памерам 13 сотак мае стартавы кошт 3 міль 51 тысяча рублёў. А ў Камянецкім раёне ў вёсцы Макавішча 12 сотак зямлі каштуюць усяго 644 тысячы рублёў, або каля 75 долараў.

ПРЫЗНАЕ ВЫКЛЮЧЭННЕ

Турцыя хоць і прэтэндуе на ўступленне ў ЕС, але да яго санкцый у дачыненні Беларусі не далучыцца

Партнёрства Беларусі з Венесуэлай, Кітаем, Іранам ва ўсіх на слыху. Мы ў курсе нафта-газавых праектаў і можам з лёгкасцю згадаць памеры абяцаных крэдытаў. Аднак мала хто ведае, што па інвестыцыйнаму ў Беларусь Турцыя апрадэжвае амаль усіх (за выключэннем адной толькі Расіі). Не ўсе з нас спыняліся ў «Краўні плазе», выязралі ў «Журавічцы» ці карысталіся «сімкаў» «Лайф», але назчыталі аб'яваўскава. Дык вось усе гэтыя бранды турэцкай. Пра бізнес-супрацоўніцтва, навіны ў галіне турызму і палітычныя паслы ва ўзаемадзеянні дзвюх краін ішла размова на сустрэчы пасля Турцыі ў Беларусі Джават Невзі Азкая з журналістамі. Улічваючы перспектывы ўступлення ў Еўрасаюз, Турцыя, натуральна, імкнецца пратрымавацца яго агульнай знешняй палітыкі. «Тым не менш, для Беларусі мы зрабілі выключэнне», падкрэслівае кіраўнік дыпламатычнай місіі.

— Мы не верым, што прымяненне ізаляцый, абмежавальных захадаў пойдзе на карысць, — заўважыў пасол. — Мы верым у дыялог і развіццё супрацоўніцтва.

Ён адзначыў, што Турцыя заўжды адкрыта выступае па гэтым пытанні. І нават знаходзіць разуменне з боку краін Еўрапейскага саюза. Па словах пасла, «яны таксама прызнаюць, што адносны паміж Беларуссю і Турцыяй асабліва». Вось і ўмовы ўзаемных павяздак хутка стануць асаблівымі. Беларусі і Турцыя дамовіліся аб бязвизавым рэжыме. Адпаведнае пагадненне ўжо падрыхтавана.

— Як з беларускага, так і з турэцкага боку дакументы ўжо гатовы да падпісання, — інфармуе дыпламат. Дакладная дата паклі не акрэслена, аднак, паводле прагнозаў пасла, ужо да сярэдзіны наступнага года беларусы змогуць свабодна наведваць Турцыю. «Калі ім захаочца і з той працягласцю, якая будзе для іх зручнай», — сцвярджае кіраўнік дыпламатычнай місіі. Ён перакананы, што для Беларусі Турцыя з'яўляецца галоўным турыстычным накірункам. Паводле яго інфармацыі, апошнім часам яго рэдыму наведвала больш як 160 тысяч беларускіх турыстаў. «Цяпер гэта колькасць некалькі зменшылася ў сувязі з глабальным эканамічным крызісам», — канстатуе Джават Невзі Азкая, але турэцкі бок адкрыты да павелічання прытоку гасцей. Скасаванне візавага бар'еру, натуральна, будзе яшчэ адным перакананым фактарам у выбары.

У прадбачаным наплыву ахвотных нацыянальнай авіякампаніі Беларусі і Турцыі распачалі перамовы аб павелічэнні колькасці рэйсаў. Пасол не выключыў, што рост патаку пасажыраў прывядзе да зніжэння кошту авіябілетаў. Узамыяна бязвизавыя павязды прадуладжваюцца — і гэта зразумела — рух з абодвух бакоў. У турэцкіх грамадзянаў таксама з'явіцца больш магчымасцяў наведваць Беларусь. А гэта будзе азначаць больш цвёрды валюты для беларускай эканомікі, — заўважае дыпламат. Эканамічнае супрацоўніцтва дзвюх краін таксама досыць плённае. Паводле інфармацыі пасла, узамыяна тавараабабот павялічыўся ў дзвёцца разоў з 2000 года. Сваю лепту ў эканамічны абмен уносяць прадпрымальнікі, якія прывозіць тавары прыватным чынам. «Гэта аб'яць павелічэнне тавараабабот да паўмільярда долараў», — рэзюме спадар Азкая.

Турэцкія інвестыцыі ў тутаўшчы эканоміку ўражваюць: напрыклад, укладанні адной толькі кампаніі — мабільнага апарата — склалі 1 млрд долараў. Турэцкія гендэрадыны арганізацыі «засяцілі» на многіх прыкметных будоўлях. І намагаюцца былі рэканструявана гасцінцыя «Мінск», цяпер чарга «Прэзідэнт-атэля». «Спаздаёмся, работа над ім будзе завершана наступным летам», — сказаў пасол Турцыі ў Беларусі. Праект, дарчыні, разліваюцца пад крэдыт турэцкага «Эксімбанка».

Плануе на эканамічнае ўзаемадзеянне ў абедзвюх краін багата. На наступным тыдні ў Мінску адбудуцца пасяджэнні міжурадавай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве, а таксама змешанай камісіі па турызме. Для ўдзелу ў пасяджэнні Савета дэлегава супрацоўніцтва ў Беларусь прыедзе таксама дэлегацыя турэцкіх бізнесменаў. «Усе важныя інвестары з Турцыі будуць тут для абмеркавання разнастайных галін супрацоўніцтва», — аналізую кіраўнік дыпламатычнай місіі.

Ала МАЧАЛАВА.

Па чутках і аўтарытэтно

Валяр'янава, Мар'яліва (пасёлак газавікоў), Бараўляны, вёскі Раўбічы і Губчы (прыбярэжнай зоны).

Супердаража зямля прапануецца індывідуальным забудовшчыкам у катэджным пасёлку каля вёскі Валяр'янава. Там кошт соткі зямлі складае да 10 тысяч долараў, таму ўвесь участак плошчай каля 15 сотак можа прапанавацца пакупнікам за 100—150 тысяч долараў. Гэтыя ўчасткі знаходзяцца ў зоне жылёй катэджнай забудовы, дзе ёсць уся неабходная інфраструктура для камфортнага пражывання, у тым ліку з асфальтаванымі пад'ездамі да дамоў і сучаснымі камунікацыямі.

— Хто купляе такую залатую зямельку? — Зараз цяжка казаць. Тры апошнія месяцы зямельны рынак увогле стаў мёртвым. Толькі ў апошнія тыдзень-два пачалася рэальнае варушэнне сур'ёзных пакупнікоў. Аднак купляюць не даражыя ўчасткі, а тая, што прапануецца значна танней, чым на рынку.

— Дзе яшчэ засталіся каля Мінска цікавыя ўчасткі для кліентаў? — Самыя дарагія ўчасткі пад Мінскам — на ляснойкім кірунку. Дакладней, гэта масівы каля вёсак Валяр'янава, Мар'яліва (пасёлак газавікоў), Бараўляны, вёскі Раўбічы і Губчы (прыбярэжнай зоны).

Супердаража зямля прапануецца індывідуальным забудовшчыкам у катэджным пасёлку каля вёскі Валяр'янава. Там кошт соткі зямлі складае да 10 тысяч долараў, таму ўвесь участак плошчай каля 15 сотак можа прапанавацца пакупнікам за 100—150 тысяч долараў. Гэтыя ўчасткі знаходзяцца ў зоне жылёй катэджнай забудовы, дзе ёсць уся неабходная інфраструктура для камфортнага пражывання, у тым ліку з асфальтаванымі пад'ездамі да дамоў і сучаснымі камунікацыямі.

— Хто купляе такую залатую зямельку? — Зараз цяжка казаць. Тры апошнія месяцы зямельны рынак увогле стаў мёртвым. Толькі ў апошнія тыдзень-два пачалася рэальнае варушэнне сур'ёзных пакупнікоў. Аднак купляюць не даражыя ўчасткі, а тая, што прапануецца значна танней, чым на рынку.

Сёння з'яўляюцца ўчасткі па 80—150 тысяч долараў працягваюць чакаць свайго персанальнага пакупніка. Гэта могуць быць мясцовыя буйныя бізнесмены або замежныя «грашомагі людзі» з Расіі ці Украіны. Для замежнай існуе адна ўмова пры набывацці такой нерухомасці. Негрэмадзіну такой краіны неабходна будзе прааформіць зямельны ўчастак за права прыватнай уласнасці на права арэнды. Працэс гэты неадрагі і не вельмі складаны.

— Дзе ў продажы засталіся крыху таннейшыя зямельныя ўчасткі? — Элітныя лічыцца зямля ў мікрараёне «Бараўляны-2». Там аб'ект памерам 15 сотак каштуе ў межах 80—100 тысяч долараў. У іншых ма-

сыва каля Бараўляны зямля каштуе яшчэ танней. Напрыклад, участак 11 сотак прапануецца за 35 тысяч, а сярэдні кошт соткі зямлі вагаецца ад 3 да 5 тысяч долараў.

У маскоўскім кірунку танныя ўчасткі ёсць у Калодзішчах, на палігоне. Праўда, у масіве з камунікацыямі ўчасткі тут каштуюць да 20—50 тысяч долараў за 15 сотак. А вось ўчасткі без інфраструктурнай падтрымкі каштуюць да 15 тысяч USD. Прапануюцца яны часам даражэй, але... Сёння рэальная набыць на другасным рынку зямельны ўчастак (12—13 сотак) у Калодзішчах за 10—14 тысяч долараў.

— Чаго чакаць на зямельным рынку ў бліжэйшай перспектыве? — Рынак зямельных участкаў у параўнанні з 2007 годам абрынуўся цяпер практычна ўдава. Калі ў той час людзі куплялі зямельныя ўчасткі неадзін раз за год, то зараз яны гэтую нерухомую маёмасць прадаюць ужо не больш чым за 35 тысяч долараў. Тут сваю ролю адыграла і інфляцыя нацвалоты, і праглыты сусветны крызіс.

Цяпер сур'ёзныя пакупнікі зраўневалі, што цэны на такую нерухомасць знізіліся амаль да магчымага мінімуму. Менавіта на гэтай ніжэйшай плянцы цэнікляі і пачалі ажыццяўляцца здзелкі. За апошнія некалькі месяцаў цэны ў рэкламных праспектах засталіся амаль ранейшымі, аднак пры рэальным гандлі прадаўцы сталі больш бікімі дыпламатамі. Калі раней энжыі былі ў межах 1—2 тысяч, то зараз гэта ўжо каля 10 тысяч долараў. Напрыклад, калі ўчастак прадаецца за 40 тысяч USD, а пакупнік прапануе толькі 30 тысяч няяўных грашмыма, то гаспадары амаль заўсёды згаджаюцца.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом имущества, расположенного по адресу: Минская область, Дзержинский р-н, г. Дзержинск, ул. Омелянюка, д. 30, в составе: здание завода (инв. № 620/С-29150), об. пл. 1940,7 кв.м; здание котельной (инв. № 620/С-29157), об. пл. 603,8 кв.м; здание мойки автомобилей (инв. № 620/С-29151), об. пл. 371,1 кв.м; здание материального склада (инв. № 620/С-29177), об. пл. 160,7 кв.м; здание гаража (инв. № 620/С-29179), об. пл. 107,2 кв.м; здание конторы (инв. № 620/С-29155), об. пл. 105,8 кв.м; здание мазутонасосной (инв. № 620/С-29158), об. пл. 84,0 кв.м; здание трансформаторной (инв. № 620/С-29153), об. пл. 55,3 кв.м; здание лентуолка (инв. № 620/С-29152), об. пл. 52,1 кв.м; здание насосной станции 2-го подъема (инв. № 620/С-29159), об. пл. 26,1 кв.м; проходная будка (инв. № 620/С-29156), об. пл. 8,0 кв.м; а также сооружений: низковольтные внутренние сети; внутриплощадочные канализационные сети, резервуар для воды 500 м³; труба дымовая; внутриплощадочные подъездные пути; канализационная насосная станция заглубленная; и оборудованная: линия производства сливок; линия производства масла; линия масла, пастеризации сливок; котел паровой Е-4-14-ГМ; автомат фасовки масла; автомат фасовки сметаны; автомат для розлива и упаковки; упаковокной фасовочный автомат; установка пастеризационно-охладительная пластинчатая автоматизированная, марки А1-ОКЛ-15; сепаратор ОС2-Е-3; экономизатор; резервуары для сливок; пастеризаторы и другое оборудование согласно Приложения № 1 к Условиям проведения аукциона.

Начальная цена с НДС – 6 106 878 780 бел. руб.

Площадь земельного участка – 3,167

1 ПЕРШЫ

6.00, 7.05, 7.35, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь! 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.35 Навіны. 7.30, 8.25 Дзелавае жыццё. 8.30 Культурныя людзі. 9.10, 19.55 Серыял «Лігаўка».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны. 6.10 «Наша раніца».

MIP

11.10 Серыял «Згублены свет». 12.00, 21.05 Серыял «Чорныя ваўкі».

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

1 ПЕРШЫ

6.00, 7.05, 7.35, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь! 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.35 Навіны. 7.30, 8.30 Дзелавае жыццё. 8.35 Арэна. 9.10, 17.20 Серыял «Лігаўка».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 18.00 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 12.10, 14.15, 18.45, 21.00, 23.30 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 18.00 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 12.10, 14.15, 18.45, 21.00, 23.30 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

16.50, 0.55 Баявік «Замак». 18.55 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Мінск-2006» — «Промком» (Польшча). 21.00 Калыханка. 21.20 КЕНО. 21.25 Беларускае часінка. 23.30 Авертайм. 0.00 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».

ВТБ

6.00, 1.00 «PLAY». 8.00, 18.00, 23.40 Скетч-шоу «6 кадраў».

МІР

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Са-дружнасці (бегучы радок).

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны. 6.10 «Наша раніца».

MIP

11.10 Серыял «Згублены свет». 12.00, 21.05 Серыял «Чорныя ваўкі».

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

7.20 Камедыя «Жаніх напрамак». 9.15, 18.00 Серыял «Зачараваныя». 10.30 «Фантастыка «Зорныя войны»». 12.20 Серыял «Каломба». 14.15 Серыял «Рэмінгтан Сцілс».

TNT

5.00 «Невытлумачальна, але факт». 6.00 М/с «Гэй, Арнольд!». 6.25, 9.40 «Нікеладэон на TNT».

ВТБ

6.00, 1.00 «PLAY». 8.00, 18.00, 23.40 Скетч-шоу «6 кадраў».

MIP

11.10 Серыял «Згублены свет». 12.00, 21.05 Серыял «Чорныя ваўкі».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

MIP

11.10 Серыял «Згублены свет». 12.00, 21.05 Серыял «Чорныя ваўкі».

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

17.40 «Гаворым і паказваем». 19.35 Серыял «Марскія д'яблы». 21.25 Серыял «Глухар. Вяртаюцца». 23.40 «Сумленны панядзелак».

TNT

5.00 «Невытлумачальна, але факт». 6.00 М/с «Гэй, Арнольд!». 6.25, 9.40 «Нікеладэон на TNT».

ВТБ

6.00, 1.00 «PLAY». 8.00, 18.00, 23.40 Скетч-шоу «6 кадраў».

MIP

11.10 Серыял «Згублены свет». 12.00, 21.05 Серыял «Чорныя ваўкі».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

MIP

11.10 Серыял «Згублены свет». 12.00, 21.05 Серыял «Чорныя ваўкі».

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца. 8.00, 21.15 Тэлебарометр. 8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».

8 КАНАЛ

7.00, 14.15, 18.45, 21.00, 23.35 «Надвор'е».

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.

15.10 «Уладар маланкі. Новая бітва». Серыял. 15.35 «Падводныя дамы». Дак. серыял. 1-я серыя. 16.00 «Іншыя... Ігар Цярэцько».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Перад сьвітанкам». 8.30 Маст. фільм «Вершнік без галавы».

ДОМ КІНО

3.00, 12.00, 19.10 Серыял «Тацыян дзень».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Кінаальманах «Хлапчкі».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Перад сьвітанкам». 8.30 Маст. фільм «Вершнік без галавы».

ДОМ КІНО

3.00, 12.00, 19.10 Серыял «Тацыян дзень».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Кінаальманах «Хлапчкі».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Перад сьвітанкам». 8.30 Маст. фільм «Вершнік без галавы».

ДОМ КІНО

3.00, 12.00, 19.10 Серыял «Тацыян дзень».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Кінаальманах «Хлапчкі».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Перад сьвітанкам». 8.30 Маст. фільм «Вершнік без галавы».

ДОМ КІНО

3.00, 12.00, 19.10 Серыял «Тацыян дзень».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Кінаальманах «Хлапчкі».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Перад сьвітанкам». 8.30 Маст. фільм «Вершнік без галавы».

ДОМ КІНО

3.00, 12.00, 19.10 Серыял «Тацыян дзень».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Кінаальманах «Хлапчкі».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Перад сьвітанкам». 8.30 Маст. фільм «Вершнік без галавы».

ДОМ КІНО

3.00, 12.00, 19.10 Серыял «Тацыян дзень».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

5.00, 9.00, 13.00 Кінаальманах «Хлапчкі».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Драма «Перад сьвітанкам». 8.30 Маст. фільм «Вершнік без галавы».

ДОМ КІНО

3.00, 12.00, 19.10 Серыял «Тацыян дзень».

4 ТЭЛЭТЬДЗЕНЬ

ЗВЯЗДА 28 кастрычніка 2011 г.

СЕРАДА, 2 ЛІСТАПАДА

ПЕРШЫ

6.00, 7.05, 7.35, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдуперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.
7.30, 11.50 Дзелавае жыццё.
8.35 «Сфера інтарсаў».
9.10 «Зорнае жыццё», «Зорныя таўстуны».
10.05, 16.45 **Серыял «Маргоша»**.
11.00, 17.45 **Серыял «Апошні кардон»**.
12.10 **Драма «Наш браняпоезд»**, 1-я серыя.
13.50 «Мая праўда», «Файна Ранаўская».
14.52 Актуальнае інтэрв'ю.
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.35 М/ф.
15.45 Дак. фільм «Міхаіл Пташук».
16.10 «Свая легенда Уладзімера Караткевіча».
18.45 «Зона Х».
19.30 Зямельнае пытанне.
19.55 **Серыял «Лігаўка»**.
21.00 «Панарам».
21.50 «Пункт адліку. Славацкі серпанцін».
22.35 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА «Ліон» — «Рэал».
0.50 Дзень спорту.
1.05 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Агляд дня.

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Навіны навіны.
6.10 «Наша раніца».
9.10 «Жыццё здарова!».
10.20 «Зразумець. Даравашка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 **Серыял «Згублены свет»**.
12.00, 21.05 **Серыял «Чорныя ваўкі»**.
13.10 «Хачу ведаць».
13.40 «Кантрольная закупка».
14.10 «Модны прыгавор».
15.10 **Серыял «Заручальныя прэсціжанк»**.
16.15 **Серыял «Участковы дэтэктыў»**.
16.55 «Давай пажнімся!».
18.20 **Серыял «Шчаслівая разам»**.
18.55 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
22.20 **Серыял «Справа гаспадарыня № 1»**.
23.20 Асяроддзе прахвання.
«Колькі каштуе «Залатоце калёсо»».
0.20 «След».
1.40 Начныя навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца.
8.00, 21.15 Тэлебарометр.
8.05, 17.50 **Серыял «Ты маё жыццё»**.
9.05, 22.35 **Баявік «Бой з цэнем»**, 1-я серыя.

ЧАЦВЕР, 3 ЛІСТАПАДА

ПЕРШЫ

6.00, 7.05, 7.35, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдуперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.
7.30, 8.30 Дзелавае жыццё.
8.35 Зямельнае пытанне.
9.10, 19.55 **Серыял «Лігаўка»**.
10.10, 16.45 **Серыял «Маргоша»**, заключная серыя.
11.00, 17.45 **Серыял «Апошні кардон»**.
12.10 **Драма «Наш браняпоезд»**.
13.30, 0.45 «Мая праўда», «Маша Маланюская».
14.30 «Планета гольфа: Украіна».
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.35 Дак. фільм «Я — часовае вандроўнік. Якуб Колас. Паэт і чалавек».
17.10 **Здароўе**.
18.45 «Зона Х».
19.30 Сфера інтарсаў.
21.00 Панарам.
21.45 Клубаўрадар.
22.30 **Меладрама «Смяцяр»**.
0.30 Дзень спорту.

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субцітрамі), 18.00, 20.30 Навіны навіны.
6.10 «Наша раніца».
9.10 «Жыццё здарова!».
10.20 «Зразумець. Даравашка».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 **Серыял «Згублены свет»**.
12.00, 21.05 **Серыял «Чорныя ваўкі»**.
13.10 «Хачу ведаць».
13.40 «Кантрольная закупка».
14.10 «Модны прыгавор».
15.10 **Серыял «Заручальныя прэсціжанк»**.
16.15 **Серыял «Участковы дэтэктыў»**.
16.55 «Давай пажнімся!».
18.20 **Серыял «Шчаслівая разам»**.
18.55 «Няхай гавораць».
20.00 Час.
22.20 **Серыял «Справа гаспадарыня № 1»**.
23.20 «Несакрэтнае матэрыялы».
23.50 «Адваротны адлік», «Канікулы імператрыцы. Беларускі шлях».
0.20 «След».
1.10 Начныя навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца.
8.00, 22.00 Тэлебарометр.
8.05, 18.00 **Серыял «Ты маё жыццё»**.
9.05, 19.00 **Баявік «Бой з цэнем»**, 2-я серыя.
10.05 Альбарутэнія.
10.40 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА «Баварыя» — «Наполи».
12.35 «Халі-Галі». Скетч-шоу.

8 КАНАЛ

19.50, 1.05 «Слова за слова».
21.20, 3.30 «Сакрэтнае матэрыялы».
23.05, 0.05 **Серыял «Закалад»**.
7.00, 12.15, 14.15, 18.45, 21.00, 23.50 «Надвор'е».
7.05, 14.20 **Серыял «Бліскучыя Азеракі»**.
8.45, 17.40 «Кінаблаганот».
9.05, 18.00 **Серыял «Зачараваньня»**.
10.00 «Адшукваецца адпачынак».
10.30, 18.50 **Серыял «Ментуўскія войны»**.
21.25 **Серыял «Марскія д'яблы»**.
23.40 **Серыял «Сталіца граху»**.
0.30 **Серыял «Школа»**.
5.00 «Невыглумачальна, але факт».
6.00 М/с «Гэй, Арнольд».
6.25, 9.40 «Нікеладзон на тэатры».
7.30 «**Універ**».
8.30, 18.00 «Шчаслівая разам».
11.30 М/с «Рогі і капіты: вяртанне».
12.30 М/с «Бен 10: іншпланетная сіла».
13.00 «Жаночая ліга».
13.30, 22.00, 23.00, 2.50 «Дом-2».
15.35 «**Супергеройскае кіно**». **Камедыя**.
17.00, 19.00 «**Універ**. Новы інтэрнэт».
17.30, 19.30 «**Інтэрнэты**».
20.00 **Камедыя «Калі сваякроў — моштр...»**.
23.30 «Сэкс» з Анфісай Чэхавай.
0.00 «**Дзённыя ваніткі**».
0.50 «**Мы — легенды**». **Камедыя**.
3.50 «Школа рамонту».
4.50 «**Саша+Маша**».

ВТБ

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00, 18.00, 23.40 Скетч-шоу «6 кадраў».
9.00, 19.55 **Серыял «Вароніны»**.
10.00, 21.00 **Серыял «Крамлёўскія курсанты»**.
11.00, 22.10 **Серыял «Я лячу»**.
12.00, 17.00 «Хачу верыць».
13.00 **Серыял «Татавы дочки»**.
14.00 **Серыял «Будбацька»**.
15.00 **Серыял «Ранеткі»**.
16.00, 0.10 **Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні»**.
19.00, 23.10 Скетч-шоу «Даш моладзь».
7.00 «Раніца Расіі».
10.05 **Серыял «Маршрут міласэрнасці»**.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30, 16.20 «Кулагін і партнёры».
12.00, 21.35 **Серыял «Вясня ў снежні»**.
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Навіны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае».
15.25 «З новым домам!».
17.35 Весткі. Дзяржаўная часць.
17.50 **Серыял «Сёстры па крыві»**.
18.50 **Серыял «Ефрасіння. Працяг»**.
20.30 «Прамы эфір».
23.25 **Серыял «Я цябе ніколі не забуду»**.
0.25 «Гістарычны працэс».

РТР—БЕЛАРУСЬ

6.00 «НТБ раніцай».
8.35 «Дачны адказ».
9.35, 15.40, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.40, 18.30, 23.30 Спорт у «Падрабязнасцях».
9.10, 16.20, 23.25 **Серыял «Белы ікол»**.
9.35, 16.45, 23.50 **Серыял «Каманда-мар»**.
10.25, 18.25, 5.15 **Серыял «Таямнічы востраў»**.
11.15, 20.35 **Серыял «Заручальныя прэсціжанк»**.
12.15, 6.25 Скетч-шоу «Сэрцу не загадаеш».
13.30, 0.45 Сямейны суд.
14.15, 1.30 Судовыя справы.
14.55 Кулаж.
15.10, 23.00, 6.00 Дак. серыял «Найвялікшыя імёны 20-га стагоддзя».
15.30, 22.10, 4.25 **Серыял «Паліцыя Гамбурга. Паўднёвая акруга»**.
17.35, 21.20, 3.35 **Серыял «Выклік»**, «Прадказанне».
20.00, 3.00 «Падрабязнасці».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.00 «НТБ раніцай».
8.35 «Дачны адказ».
9.35, 15.40, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.40, 18.30, 23.30 Спорт у «Падрабязнасцях».

8 КАНАЛ

7.00, 12.15, 14.15, 18.45, 21.00, 23.50 «Надвор'е».
7.05, 14.20 **Серыял «Бліскучыя Азеракі»**.
8.45, 17.40, 23.20 «Кінаблаганот».
9.05, 18.00 **Серыял «Зачараваньня»**.
10.00, 16.50 Мультпарод.
10.30, 18.50 **Серыял «Ментуўскія войны»**.
12.20 **Камедыя «Па-банку»**.
16.30 «Мой любімы гадаванец».
17.00 **Серыял «Якія сшылі з небёсаў»**.
20.45 «Вечарніца».
21.05 **Камедыя «Ангар»**.
22.50 Ток-шоу «Бульбукс».
7.00 «Раніца Расіі».
10.05 **Серыял «Маршрут міласэрнасці»**.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30, 16.20 «Кулагін і партнёры».
12.00, 21.35 **Серыял «Вясня ў снежні»**.
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 Навіны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае».
15.25 «З новым домам!».
17.35 Весткі. Дзяржаўная часць.
17.50 **Серыял «Сёстры па крыві»**.
18.50 **Серыял «Ефрасіння. Працяг»**.
20.30 «Прамы эфір».
23.25 **Серыял «Я цябе ніколі не забуду»**.
0.25 «Паддзянак».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.00 «НТБ раніцай».
8.35 «Дачны адказ».
9.35, 15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.40, 18.30, 23.30 Спорт у «Падрабязнасцях».
9.10, 16.20, 23.25 **Серыял «Белы ікол»**.
9.35, 16.45, 23.55 **Серыял «Каманда-мар»**.
10.25, 18.25, 5.15 **Серыял «Таямнічы востраў»**.
11.15, 20.35 **Серыял «Заручальныя прэсціжанк»**.
12.15, 6.25 Скетч-шоу «Сэрцу не загадаеш».
13.30, 0.45 Сямейны суд.
14.15, 1.30 Судовыя справы.
14.55 Кулаж.
15.10, 23.05, 6.00 Дак. серыял «Найвялікшыя імёны 20-га стагоддзя».
15.30, 22.15, 4.25 **Серыял «Паліцыя Гамбурга. Паўднёвая акруга»**.
17.35, 21.20, 3.35 **Серыял «Выклік»**, «Прадказанне».
20.00, 3.00 «Падрабязнасці».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.00 «НТБ раніцай».
8.35 «Дачны адказ».
9.35, 15.35, 18.35 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.40, 18.30, 23.30 Спорт у «Падрабязнасцях».
9.10, 16.20, 23.25 **Серыял «Белы ікол»**.
9.35, 16.45, 23.55 **Серыял «Каманда-мар»**.
10.25, 18.25, 5.15 **Серыял «Таямнічы востраў»**.
11.15, 20.35 **Серыял «Заручальныя прэсціжанк»**.
12.15, 6.25 Скетч-шоу «Сэрцу не загадаеш».
13.30, 0.45 Сямейны суд.
14.15, 1.30 Судовыя справы.
14.55 Кулаж.
15.10, 23.05, 6.00 Дак. серыял «Найвялікшыя імёны 20-га стагоддзя».
15.30, 22.15, 4.25 **Серыял «Паліцыя Гамбурга. Паўднёвая акруга»**.
17.35, 21.20, 3.35 **Серыял «Выклік»**, «Прадказанне».
20.00, 3.00 «Падрабязнасці».

11.50, 18.10, 20.10, 1.40 «Сусветныя скарыбы культуры».
12.05, 17.35 «Малыя ледніковыя перыяды». Дак. серыял.
12.45 «Валагодскія матывы». Дак. фільм.
12.55 Краўскай, горад Пятроў!
13.25, 22.50 «Дні хірурга Мішкіна». **Маст. фільм**.
14.40, 18.30, 22.30 Навіны культуры.
14.50 «Улі і Дэвід». М/с.
15.10 «Уладар маланкі. Новая бітва». **Серыял**.
15.35 «Востраў пінгавінаў». Дак. серыял. 1-я серыя.
16.00 «Гі іншыя... Дэвід Гутман».
16.30 Выдатныя дырыжоры сучаснасці.
18.45 Галоўная роля.
19.05 «Абсалютны спых».
19.45 Жыццё выдатных ідэй.
20.30, 0.55 Academia.
21.15 «Маналог у чатырох частках». Пётр Тадароўскі.
21.45 Магія кино.
21.00 «Дух дыхае, дзе хоча... Альфрэд Шнітке».

ТНТ

5.00 «Невыглумачальна, але факт».
6.00 М/с «Гэй, Арнольд».
6.25, 9.40 «Нікеладзон на тэатры».
7.30 «**Універ**».
8.30, 18.00 «Шчаслівая разам».
11.30 М/с «Рогі і капіты: вяртанне».
12.30 М/с «Бен 10: іншпланетная сіла».
13.00 «Жаночая ліга».
13.30, 22.00, 23.00, 2.50 «Дом-2».
15.35 «**Супергеройскае кіно**». **Камедыя**.
17.00, 19.00 «**Універ**. Новы інтэрнэт».
17.30, 19.30 «**Інтэрнэты**».
20.00 **Камедыя «Калі сваякроў — моштр...»**.
23.30 «Сэкс» з Анфісай Чэхавай.
0.00 «**Дзённыя ваніткі**».
0.50 «**Мы — легенды**». **Камедыя**.
3.50 «Школа рамонту».
4.50 «**Саша+Маша**».

ІНТЭР—ІНТЭР+

7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 Навіны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новай раніцай.
7.30, 20.30, 3.30 Спорт у «Падрабязнасцях».
9.10, 16.20, 23.25 **Серыял «Белы ікол»**.
9.35, 16.45, 23.50 **Серыял «Каманда-мар»**.
10.25, 18.25, 5.15 **Серыял «Таямнічы востраў»**.
11.15, 20.35 **Серыял «Заручальныя прэсціжанк»**.
12.15, 6.25 Скетч-шоу «Сэрцу не загадаеш».
13.30, 0.45 Сямейны суд.
14.15, 1.30 Судовыя справы.
14.55 Кулаж.
15.10, 23.00, 6.00 Дак. серыял «Найвялікшыя імёны 20-га стагоддзя».
15.30, 22.10, 4.25 **Серыял «Паліцыя Гамбурга. Паўднёвая акруга»**.
17.35, 21.20, 3.35 **Серыял «Выклік»**, «Прадказанне».
20.00, 3.00 «Падрабязнасці».

МТВ

5.00, 2.15 Music.
6.00 Стэрэа раніца.
8.30 «Губка Боб». М/ф.
9.10 Тачку на пракачку.
9.40, 12.35, 0.00 Кэш+Трэш.
10.10, 18.30 **Кяхане з Чак**.
10.10, 10.00 **Кяхане з першага погляду**.
12.00 Індустрыя моды.
12.25, 23.00 MTV News.
13.05, 16.35 **Вольты**.
13.30, 17.00, 21.00, 23.45 «Канікулы ў Мексіцы».
14.30 Шчаслівы фермер.
15.20, 1.20 Наступны.
15.45 Шалёныя продкі.
16.10 Воўскі і спатканне.
19.00 Цяжкасці каханья.
20.00 News блок.
20.30 Зайонны Ерш.
22.00 **Серыял «Сэкс у вялікім горадзе»**.
1.45 Ікона відэагульні.

17.40 «Гаворым і паказваем».
19.35 **Серыял «Вуліцы разбітых ліхтары»**.
21.25 **Серыял «Марскія д'яблы. Лёсы»**.
23.45 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. «АЕК» (Грэцыя) — «Лакматыры» (Расія).
1.40 **Серыял «Школа»**.
5.00 «Невыглумачальна, але факт».
6.00 М/с «Гэй, Арнольд».
6.25, 9.40 «Нікеладзон на тэатры».
7.30 «**Універ**».
8.30, 18.00 «Шчаслівая разам».
11.30 М/с «Рогі і капіты: вяртанне».
12.30 М/с «Бен 10: іншпланетная сіла».
13.00 «Жаночая ліга».
13.30, 22.00, 23.00, 1.45 «Дом-2».
15.05 «**Калі сваякроў — моштр...»**. **Камедыя**.
17.00 «**Універ**. Новы інтэрнэт».
17.30 «**Інтэрнэты**».
19.00 «Бітва экстрасэнсаў».
20.00 «Камедзі Клуб».
20.30 «Наша Russia».
23.30 «Сэкс» з Анфісай Чэхавай.
0.00 «**Ведзьмы**». **Жахі**.
2.45 «Школа рамонту».
3.45 «Cosmopolitan». Відэаверсія.
4.45 «Камедыянты».

ТНТ

5.00 «Невыглумачальна, але факт».
6.00 М/с «Гэй, Арнольд».
6.25, 9.40 «Нікеладзон на тэатры».
7.30 «**Універ**».
8.30, 18.00 «Шчаслівая разам».
11.30 М/с «Рогі і капіты: вяртанне».
12.30 М/с «Бен 10: іншпланетная сіла».
13.00 «Жаночая ліга».
13.30, 22.00, 23.00, 1.45 «Дом-2».
15.05 «**Калі сваякроў — моштр...»**. **Камедыя**.
17.00 «**Універ**. Новы інтэрнэт».
17.30 «**Інтэрнэты**».
19.00 «Бітва экстрасэнсаў».
20.00 «Камедзі Клуб».
20.30 «Наша Russia».
23.30 «Сэкс» з Анфісай Чэхавай.
0.00 «**Ведзьмы**». **Жахі**.
2.45 «Школа рамонту».
3.45 «Cosmopolitan». Відэаверсія.
4.45 «Камедыянты».

ТНТ

5.00 «Невыглумачальна, але факт».
6.00 М/с «Гэй, Арнольд».
6.25, 9.40 «Нікеладзон на тэатры».
7.30 «**Універ**».
8.30, 18.00 «Шчаслівая разам».
11.30 М/с «Рогі і капіты: вяртанне».
12.30 М/с «Бен 10: іншпланетная сіла».
13.00 «Жаночая ліга».
13.30, 22.00, 23.00, 1.45 «Дом-2».
15.05 «**Калі сваякроў — моштр...»**. **Камедыя**.
17.00 «**Універ**. Новы інтэрнэт».
17.30 «**Інтэрнэты**».
19.00 «Бітва экстрасэнсаў».
20.00 «Камедзі Клуб».
20.30 «Наша Russia».
23.30 «Сэкс» з Анфісай Чэхавай.
0.00 «**Ведзьмы**». **Жахі**.
2.45 «Школа рамонту».
3.45 «Cosmopolitan». Відэаверсія.
4.45 «Камедыянты».

ІНТЭР—ІНТЭР+

7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 Навіны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 З новай раніцай.
7.30, 20.30, 3.30 Спорт у «Падрабязнасцях».
9.10, 16.20, 23.25 **Серыял «Белы ікол»**.
9.35, 16.45, 23.55 **Серыял «Каманда-мар»**.
10.25, 18.25, 5.15 **Серыял «Таямнічы востраў»**.
11.15, 20.35 **Серыял «Заручальныя прэсціжанк»**.
12.15, 6.25 Скетч-шоу «Сэрцу не загадаеш».
13.30, 0.45 Сямейны суд.
14.15, 1.30 Судовыя справы.
14.55 Кулаж.
15.10, 23.05, 6.00 Дак. серыял «Найвялікшыя імёны 20-га стагоддзя».
15.30, 22.15, 4.25 **Серыял «Паліцыя Гамбурга. Паўднёвая акруга»**.
17.35, 21.20, 3.35 **Серыял «Выклік»**, «Прадказанне».
20.00, 3.00 «Падрабязнасці».

МТВ

5.00, 2.15 Music.
6.00 Стэрэа раніца.
8.30 «Губка Боб». М/ф.
9.10 Тачку на пракачку.
9.40, 12.35, 0.00 Кэш+Трэш.
10.10, 18.30 **Кяхане з Чак**.
10.10, 10.00 **Кяхане з першага погляду**.
12.00 Індустрыя моды.
12.25, 23.00 MTV News.
13.05, 16.35 **Вольты**.
13.30, 17.00, 21.00, 23.40 «Канікулы ў Мексіцы».
14.30 Самыя адважныя бойфрэнды.
15.20, 1.15 Наступны.
15.45 Шалёныя продкі.
16.10 Воўскі і спатканне.
19.00 Цяжкасці каханья.
20.00 News блок.
20.30 Зайонны Ерш.
22.00 **Серыял «Сэкс у вялікім горадзе»**.
22.50 **Серыял «Сябры»**.
1.40 «13 кінажыл».

НАША КІНО

6.30, 12.30 **Камедыя «Цырк»**.
8.30 **Маст. фільм «Цімур і яго каманда»**.
10.30, 16.30 **Драма «Вірынея»**.
14.30 Кінараман «Людзі і звычкі».
18.30, 0.30 Кінааповесць «У добрую гадзіну».
20.30, 2.30 **Драма «Герой шыпкі»**.
22.30, 4.30 **Трагікамедыя «Стралеч непракляны»**.
3.00, 12.00, 19.10 **Серыял «Таямнічы дзень»**.
3.45, 11.10, 20.00 **Серыял «Аперэцыя «Гаргона»**.
4.35 Дэтэктыў «Міф пра ідэальнага мужчыну».
5.30 **Маст. фільм «Заказ»**.
6.50 **Камедыя «Дарагое за давальненне»**.
8.15 **Маст. фільм «Казка вандроўнікаў»**.
9.

Гучная справа

Сям'я Канавалава адмовілася даваць паказанні ў судзе

А Кавалёў папрасіў адпусціць яго пад падпіску аб нявыездзе
Вярхоўны Суд працягвае разглядаць крмінальную справу (самы гучны эпизод якой — выбух на станцыі метро «Кастрычніцкая»), заведзены ў адносіны да двух 25-гадовых ураднёў Віцебска. Дзмітрый Канавалава за здзяйсненне тэрарыстычных актаў пагражае найвышэйшая мера пакарання, Уладзіслава Кавалёва — за пасобніцтва — па жыццёвае зняволенне.

Родзіца Канавалава, а таксама брат без тлумачэння прычын адмовіліся даваць паказанні ў судзе. А падсудны Уладзіслаў Кавалёў у чарговы раз звярнуўся да высокага суду з просьбай вызваліць яго з-пад варты і прымяніць падпіску аб нявыездзе і належных паводзінах. Суд адхіліў гэтак жадае адмовіцца ад сваяго адваката Кавалёва папрасіў суд зрабіць заплыт у метрапалітэн з нагоды паказанняў пацярпелых. Апошні быў 10 красавіка, як супрацоўнікі праводзілі рамонтныя работы каля эскалатара альбо на станцыі «Кастрычніцкая», альбо на «Купалаўскай». Пакуль незразумела, які гэта адносіцца да справы, але суддзя паабяцаў на працягу трох дзён разгледзець жадае адваката.

На гэтым тыдні суд дапаўняў сведкаў па эпизодзе 2008 года — выбуху ў Дзень Незалежнасці. Сярод іх — два хлопцы (аднаго дзі абвінавачаны), якія знайшлі адзін з пакеці з пад соку, нацыненны выбуховым устройтвам.

Малодыя людзі распавялі, што вечарам 3 ліпеня пайшлі на свята ў гонар Дня Незалежнасці. У раёне перакрываўняў праспект Пераможцаў і Машэрава адзін з іх зачэпў нагой упакоўку з пад соку «Садочак».

Таварышы раслі спіртное і вырашлі скарыстаць «халюўным» сокам. Але замест соку ўнутры пакеці ўбачылі тумблер, гадзіннік, які працаваў, правадзі... Адзін з іх падышоў да міліцыянера і перадаў яму падазроны прадмет. «Пасля гэтага прыхлаха «АЭЗ», нас дапыталі», — узгадваюць сведкі. У хуткім часе пасля таго спрацавала другое выбуховае прыставак.

Даваў паказанні ў Доме права-суддзя і мічанін, які раней служыў кінолагам ва ўнутраных войсках. У нч з 3 на 4 ліпеня 2008 года ён дэжурў калі стаяў «Мінск — горад-герой». Тады яго падраздаваў свайго сектар адказнасці. Ніякіх выбуховых прыставак у выніку не знайшлі. Аднак менавіта ў тым сектары, паводле слоў сведкі, пазней прагучаў выбух.

У якасці пацярпелых слоў дапытаны сведкаў удзельнікаў працы паказалі відэазапіс аднаго са следных эксперыментаў. На відэа Канавалава каў, што ўнутры пакеці з пад соку сапраўды быў тумблер, а таксама падрабязна тлумачыць, дзе і як ён прыпайваў правадзі ў будзільніку, які выконваў ролю таймера... Да слова, для бомбы, якая узарвалася ў 2011 годзе, Дзмітрый Канавалаў прымяняў іншы рэзінт урытчыкаў. Бо для тэркату ў метро, як ён сам паведаваў падчас следчага эксперыментаў, патрабаваў значна большы аб'ём выбуховага рэчыва. Канавалаў распавёў, што, акрамя кустарна сінтэзаванай выбуховы, ён выкарыстоўваў траціл, які набыў на рынку «ў чорных калпачыкаў» (патлумачыў, што знайшоў праўдзю трацілу ў тым месцы, дзе прадаюць старыя зачкі).

У суд прыбыў і яшчэ адзін сведка з роднага горада абвінавачваных — прадстаўнік УВС Віцебскага аблвыканкама. Менавіта ён, як высветлілася, 9 красавіка здымў адбіткі пальцаў у Дзмітрыя Канавалава. «Я атрымаў задане аказаць дапамогу Перамайкам РУУС — дактыласкапіраваць грамадзян, якія не прайшлі абавязковае дактыласкапіі — распанёў сведка. — Разам з оперунаўнаважым каля 11.00 падышлі да дома Канавалава». Дзмітрый у той час спаў. Калі ж яго разбудзілі, спачатку адмовіўся ад абавязковай працэдурцы: маўляў, адбіткі пальцаў здаваў раней, яшчэ падчас прызыву ў армію. Міліцыянеры казалі маладому чалавеку, што ў базе яго адбіткі няма. Той жа ўсё роўна працягваў адмаўляцца, спасылаўся на самай стан, абяцаў у панядзелак на соннае з'явіцца ў РУУС. У рэшце рэшт супрацоўнікі ўгаварылі Канавалава дактыласкапіравацца на месцы. Эксперт адзначыў, што Дзмітрый вёў сябе адэкватна. «Не падаму бы тады, што ён нешта такое мо зрабіць. У асноўным, з практыкі, людзі хвалююцца, рукі пацеюць».

Менавіта гэты супрацоўнік УВС Віцебскага аблвыканкама праз два дні пасля тэркату ў метро — 13 красавіка — устанавіў суднае адбіткі пальца Канавалава з адбіткамі на прасвадзі, якія не разварэла ў 2008 годзе. Эксперт удакладніў, што дактарка Дзмітрыя была змешчана ў 13 звестак ярыз у дзень выбуху — 21 красавіка.

Давалі паказанні і некалькі школьных знаёмых абвінавачваных. Адзін з аднакласнікаў сказаў, што не раз бачыў, як Канавалаў забяўляў з рознымі ўзрыўпакеці. Ад адказу на пытанне аб тым, з чаго яны зроблены, Дзмітрый, як правіла, ухільваўся, казаў, што «кімю вычыць трэба». Адначы, праўда, усе ж такі распавёў аднакласніку, які сінтэзаваў узрыўчатку, але «тэрміны былі незразумелыя, з кімі». Канавалаў даваў зразумець, што гэта не для сродзяга розуму». Паводле слоў аднакласнікаў, хімію Дзмітрый ведаў лепш за ўсіх у класе. Кавалёў падчас працы задаваў пытанні школьным таварышам. Канавалаў жа па-ранейшаму заўвагае маўчанне і, здаецца, не праўдле цікаваці да таго, што адбываецца.

Надзея ПАУЛІВА.

ПРАСТОРА ДЛЯ МІЛАСЭРНАСЦІ



— Мы будзем імкнуцца ствараць для хворых дзяцей умовы, максімальна набліжаныя да хатніх, як у звычайнай сям'і. У інтэрнаце нельга дасягнуць таго ўзроўню развіцця дзяцей, які можна да-сягнуць у сям'і. Калі ідэя ўзнікла, мы пачалі маліцца, каб сітуацыя вырашылася станоуча. І — з'явіліся людзі, якія нас падтрымалі. Сказалі: добра, калі будзець рэальныя крокі ўваабнаўлення ідэі ў жыцці, мы гатовы вам дапамагчы. Мы працавалі з гарадскімі і абласнымі ўладамі ў Гомелі — у прыватнасці, з камітэтам па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва. На працягу 3-х гадоў сумесна шукалі месца ў Гомелі, дзе можна пабудаваць такую вёску, і ў адзін чудовы дзень знайшлося неабходнае месца — у Навабеліцкім раёне. Паступова зрабілі праект а потым справа дайшла да канкрэтнай рэалізацыі і яго, у рэшце рэшт, будаўніцтва.

— Што ўяўляе сабой вёска-хоспіс для дзяцей інвалідаў з дзяцтва? — Гэта пільна двухпавярховы дамоў, у кожным — вялікая шмат-дзетная сям'я. У кожным доме будзе знаходзіцца дзеці з цяжкай інваліднасцю — ляжачыя, і тыя, якія могуць самі аказаць дапа-могу іншым. Звычайна, якое злучае групу сям'і — з 12-15 дзяцей, і адна сясцера-законніца, акая разам з дапаможным персаналам будзе клапаціцца пра належны клімат выхавання і аглякаў дзяцей. Побач будзе жыць самахіні ордэна бенедыктынак-самарыц-нак, якія з'яўляюцца сэрцам гэтага праекта. Яны добра пад-трымваюць, яны — спецыялісты сваёй справы. Вельмі важна, каб дзеці адчувалі сябе як дома. Каб у кожнага быў не толькі ложка, але і свая шафа, стол, крэсла, адзенне... Маркуцка, што дзеці тут будуць жыць з моманту пры-ходу да заканчэння сваіх дзён. Некаторыя пражываюць некалькі гадоў, некаторыя — доўга. І калі адна дзіця пойдзе ў царства ня-беснае, прыйдзе наступнае дзіця ў гэтую вялікую сям'ю.

— На некаторы з гэтых дзяцей цяжка нават проста глядзець... Вы з імі маеце пастаянныя стасункі. А яны самі адгука-юцца на такі клопат? У вас ёсць эмацыянальны кантакт з гэтымі дзецьмі? — Я куды больш атрымліваю, чым даю. Водгук гэтых дзяцей вельмі шчыры. У мяне ёсць, вядома, праблемы псіхчнага развіцця, але гэтыя дзеці не страчаюць сваяго. Гэта людзі, якім неабходна ласюў, якія хочуч любіць самі.

— Часта гавораць, што не мае-сану дапамагаць такім дзецьмі — лепш дапамагаць людзям з даровым, якія могуць прынесці ка-рысць грамадству. Навошта, на ваш погляд, укладаць сродкі ў такіх людзей? — Сапраўды, так часта гаво-раць і многія так думаюць. Я звы-чана проста запрашаю пабыць побач з гэтымі дзецьмі. Я ведаю, як у людзей мяняюцца погляды на жыццё пасля гэтага. Кожнага, што сумняваецца ў тым, што гэта мае нейкі сэнс, я запрашаю сюды, да хворых. У нас, прынамсі, будзе месца і для валанцёраў. Можна бу-дзе прыйсці, пабачыць, дапамагчы. Між іншым, трэба памятаць, што кожны з нас можа апынуцца ў месцы гэтых дзяцей — пасля нейкай аварыі, няшчаснага выпадку ці захворвання. І што ж атрымава-ецца — ты раней быў чалавекам, а пасля няшчасця ім не з'яўляешся? Безумоўна, любі чалавек — гэта асаба, якую любіць Бог. І калі ў нас ёсць сэрца, поўнае Духа Божлага, мы проста не можам не клапаціцца пра іх. Мы гэтых хворых дзяцей ад душы любім і разумеем, што іх прысутнасць у нашым жыцці ёсць таксама знак Божы. Бо гэтыя інваліды вызываюць унутры нас пра-сторы для міласэрнасці. Яны нас заклікаюць выйсці за межы наша-га эгаізму. Каб мы таксама разу-мелі: калі я здаровы — навошта мне здаровае гэтае дазена? Калі я паўнацэнным жыццём жыю, то павінен думаць толькі пра сябе? Ці, калі бачу іншых у распачы, павінен ім дапамагчы? Служэнне гэ-тым дзецьмі дае многа ўнутранага спакою і радасці. Куды больш, чым удакладам, мы атрымліваем ад гэ-тых дзяцей — любові. А яны мо-гуць быць вельмі ўдзячнымі.

— Нехта можа спытаць: дык што ж, гэтыя дзеці нараджаюцца па волі Бога? Бог хоча, каб нека-торыя людзі так пакутавалі? — Крохкасць нашага чалаве-кага жыцця нясе магчымаць не толькі нейкай катастрофы, але і таго, што чалавек нараджаецца непаўнацэнным — у нашым разу-менні. Але ж мы прымаем гэта як волю Бога. Ён жа можа памерці да нараджэння, у момант нараджэн-ня... Тым не менш, калі чалавек гэты ёсць — значыць, ёсць і воля Божая, каб ён жыў. Прысутнасць інвалідаў у нашым жыцці — гэта не выпадковасць.

— Вы маеце стасункі з гэты-мі дзецьмі. Як вы лічыце, людзі, якія часта не здольныя размаў-ляцца, якія не могуць зрабіць самы просты рух, не тое што перахрысціцца, яны здольныя паверыць і падаваць? — Калі чалавек не здольны пе-распячы гэты парог і прыняць хо-рае дзіця, ёсць адно выйсце. Кажу: нараджаюцца, а потым можаце яго аддаць наў, у сацыяльную ўста-нову, і жыццё гэтага дзіця будзе захавана. Яно не будзе забіта праз аборт. Статыстыка, пра якую я ня-даўна даведаўся, вельмі жудасная. На 10 абарыраваных дзяцей, якія маглі нарадзіцца з сіндромам Даў-на, толькі тое з іх было сапраўды хворым. Таму верагоднасць ура-чобнай памылкі вельмі вялікая. На жаль, здараецца, што ўрачы высту-паюць халоднымі суддзямі жыцця, гападарамі якога не з'яўляюцца. І бацькі таксама не з'яўляюцца са-казачы. Таму фармы стасункаў і гэтакіх дзеці вельмі разнастай-ныя і з імі можна дасягнуць паспе-хаў — калі арганізаваць спецыяль-ны догляд і клопат.

— Ваша сабістае стаўленне да тых бацькоў, якія кінулі сваіх хворых дзяцей? — Ёсць дзве катэгорыі бацькоў. Адна — тыя, хто хацеў бы, але не здольны падтрымаць гэтых дзяцей з-за эканамічных фактараў. Бо клопат пра іх часта вельмі ня-лёгка. За выхаванне такіх дзяцей выплачваюць невялікія дапамогі. Такія бацькі з болей у сэрцы адда-юць сваіх хворых дзяцей. Не асу-джаю, бо, калі бачу чалавечую ў-беднасць, — чаг ж асуджаць? Але ёсць і катэгорыя бацькоў, якія аб-салютна не здольныя трымаць дзя-цей таму, што іх лад жыцця далёкі

Між тым, здадзеныя карпусы дома-інтэрната — толькі пача-так добрай справы, у якую ўжо ўкладзена ём мільярдных сродкаў. Тут яшчэ плануецца пабудаваць тэрэпэўтычна-рэабілі-тацыйны цэнтр, школу, працоўны майстарні, зямельны сад і міні-гасцініцу.

Незвычайны дом-інтэрнат для дзяцей-інвалідаў з насаблівацямі псіхэфізічнага развіцця адкрыўся ў Го-мелі. Ён узводзіўся на працягу шасці гадоў на ахвяраванні вярнікаў і дабрачынных каталіцкіх арганізацый Германіі, Італіі, Аўстрыі і іншых краін пры падтрымцы дабрачыннай каталіцкай місіі «Карытас-Міласэрнасць» Пінскай епархіі Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі. Гэты хоспіс — першы падобны праект у Беларусі. Вёска разлічана на пражыванне 60 хлопчыкаў і дзяўчынак ва ўмовах, максімальна набліжаныя да сямейных. Дзейнасць устаноў арганізавана пры неспасрэдным удзеле і падтрымцы Га-мітэта па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва Го-мельскага аблвыканкама і будзе фінансавацца са сродкаў абласнога бюджэту. З ксяндзом Славамірам Ласкоўскім, настацелем Гомельскага каталіцкага прыхода ў гонар Ражтва Божай Маці, мы вялі гаворку не толькі аб матэ-рыяльным боку ўладкавання хворых дзяцей. Насамрэч, у грамадстве даволі супрацьлеглыя адносіны да інвалідаў. Пры тым, што ўсё гэта мале та агучыць, напрыклад, той жагавы страх, што існуе ў людзей, якія імкнуча як мага далей дыстанцавацца ад хворых.

— Крохкасць нашага чалаве-кага жыцця нясе магчымаць не толькі нейкай катастрофы, але і таго, што чалавек нараджаецца непаўнацэнным — у нашым разу-менні. Але ж мы прымаем гэта як волю Бога. Ён жа можа памерці да нараджэння, у момант нараджэн-ня... Тым не менш, калі чалавек гэты ёсць — значыць, ёсць і воля Божая, каб ён жыў. Прысутнасць інвалідаў у нашым жыцці — гэта не выпадковасць.

— Вы маеце стасункі з гэты-мі дзецьмі. Як вы лічыце, людзі, якія часта не здольныя размаў-ляцца, якія не могуць зрабіць самы просты рух, не тое што перахрысціцца, яны здольныя паверыць і падаваць? — Калі чалавек не здольны пе-распячы гэты парог і прыняць хо-рае дзіця, ёсць адно выйсце. Кажу: нараджаюцца, а потым можаце яго аддаць наў, у сацыяльную ўста-нову, і жыццё гэтага дзіця будзе захавана. Яно не будзе забіта праз аборт. Статыстыка, пра якую я ня-даўна даведаўся, вельмі жудасная. На 10 абарыраваных дзяцей, якія маглі нарадзіцца з сіндромам Даў-на, толькі тое з іх было сапраўды хворым. Таму верагоднасць ура-чобнай памылкі вельмі вялікая. На жаль, здараецца, што ўрачы высту-паюць халоднымі суддзямі жыцця, гападарамі якога не з'яўляюцца. І бацькі таксама не з'яўляюцца са-казачы. Таму фармы стасункаў і гэтакіх дзеці вельмі разнастай-ныя і з імі можна дасягнуць паспе-хаў — калі арганізаваць спецыяль-ны догляд і клопат.

— Ваша сабістае стаўленне да тых бацькоў, якія кінулі сваіх хворых дзяцей? — Ёсць дзве катэгорыі бацькоў. Адна — тыя, хто хацеў бы, але не здольны падтрымаць гэтых дзяцей з-за эканамічных фактараў. Бо клопат пра іх часта вельмі ня-лёгка. За выхаванне такіх дзяцей выплачваюць невялікія дапамогі. Такія бацькі з болей у сэрцы адда-юць сваіх хворых дзяцей. Не асу-джаю, бо, калі бачу чалавечую ў-беднасць, — чаг ж асуджаць? Але ёсць і катэгорыя бацькоў, якія аб-салютна не здольныя трымаць дзя-цей таму, што іх лад жыцця далёкі

Між тым, здадзеныя карпусы дома-інтэрната — толькі пача-так добрай справы, у якую ўжо ўкладзена ём мільярдных сродкаў. Тут яшчэ плануецца пабудаваць тэрэпэўтычна-рэабілі-тацыйны цэнтр, школу, працоўны майстарні, зямельны сад і міні-гасцініцу.

Крохкасць нашага чалаве-кага жыцця нясе магчымаць не толькі нейкай катастрофы, але і таго, што чалавек нараджаецца непаўнацэнным — у нашым разу-менні. Але ж мы прымаем гэта як волю Бога. Ён жа можа памерці да нараджэння, у момант нараджэн-ня... Тым не менш, калі чалавек гэты ёсць — значыць, ёсць і воля Божая, каб ён жыў. Прысутнасць інвалідаў у нашым жыцці — гэта не выпадковасць.

— Вы маеце стасункі з гэты-мі дзецьмі. Як вы лічыце, людзі, якія часта не здольныя размаў-ляцца, якія не могуць зрабіць самы просты рух, не тое што перахрысціцца, яны здольныя паверыць і падаваць? — Калі чалавек не здольны пе-распячы гэты парог і прыняць хо-рае дзіця, ёсць адно выйсце. Кажу: нараджаюцца, а потым можаце яго аддаць наў, у сацыяльную ўста-нову, і жыццё гэтага дзіця будзе захавана. Яно не будзе забіта праз аборт. Статыстыка, пра якую я ня-даўна даведаўся, вельмі жудасная. На 10 абарыраваных дзяцей, якія маглі нарадзіцца з сіндромам Даў-на, толькі тое з іх было сапраўды хворым. Таму верагоднасць ура-чобнай памылкі вельмі вялікая. На жаль, здараецца, што ўрачы высту-паюць халоднымі суддзямі жыцця, гападарамі якога не з'яўляюцца. І бацькі таксама не з'яўляюцца са-казачы. Таму фармы стасункаў і гэтакіх дзеці вельмі разнастай-ныя і з імі можна дасягнуць паспе-хаў — калі арганізаваць спецыяль-ны догляд і клопат.

Між тым, здадзеныя карпусы дома-інтэрната — толькі пача-так добрай справы, у якую ўжо ўкладзена ём мільярдных сродкаў. Тут яшчэ плануецца пабудаваць тэрэпэўтычна-рэабілі-тацыйны цэнтр, школу, працоўны майстарні, зямельны сад і міні-гасцініцу.

Ну і ну!

ПАЙШОЎ ВЫЛІВАЦЬ БЕНЗІН З НЕПАТУШАНАЙ ЦЫГАРЭТАЙ...

Удзень у рэанімацыйнае аддзяленне Ляхавіцкага цэнтральнай раённай бальніцы паступіў мужчына 1953 года нараджэння з тэрмічным апёкам першай-другой ступені шчы, грудной клеткі, верхніх і ніжніх канечнасцяў. Усяго — 60 працэнтаў цела. Прычым мужчына знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення.

Падрабязнасці здарэння рэд-кацы агучылі ў Цэнтры дасле-даванняў у галіне бяспекі жыццядзейнасці Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Яны сталі вядомыя са слоў жонкі па-цярпелага. Жанчына расказала, што тады удзень збіралася па-фарбаваць дома батарэю апыл-лення, ужо нават узяла пэндзлік і хацела вымыць яго ў бензіне. У гэты час у кватэру зайшоў муж і пачаў абурэцца, што з-за паху бензіну ноччу не магчыма будзе спаць. Мужчына ўзяў бутэлку з ім і пайшоў у ванную пакой. Пры гэтым ён курыў цыгарету. Праз нейкі час жонка пачула крыкі аб дапамоце, прыбегла ў ванную пакой і ўбачыла, што на мочы-цельна гарыць адзенне. Каб збавіць палымя, яна накінула на мужа кудыраўку і выклікала «хуткую дапамогу».

Стан пацярпелага — крайне цяжка. Абставіны здарэння зара-за ўдакладняюцца, для чаго супрацоўнікі міліцыі канфіскава-лі фрагменты адзення для уста-наўлення прычыннага гарэня. Сяргей РАСОЛЬКА.

НАЎПРОСТ 5

28 кастрычніка 2011 г. ЗВЯЗДА

28 кастрычніка

1884 год — нарадзіўся (г. Мінск) Фларыян Паўлавіч Ждановіч, беларускі акцёр, рэжысёр, тэатральны дзеяч.

Адзін з заснавальнікаў Беларускага прафесійнага тэатра. У 1907—13 гадах арганізоўваў драматычныя гурткі ў Мінску, Вільні, Слуцку. У 1917-20-м — мастацкі кіраўнік і рэжысёр Першага таварыства Беларускай драмы і камедыі. Арганізатар і першы мастацкі кіраўнік БДТ, вядучы акцёр трупы. У 1928-29 гадах быў рэжысёрам Беларускага рабочага тэатра ў Мінску. Сярод пастановак: «Паўлінка», «Раскіданае гняздо» Я. Купалы, «Бязвінная кроў», «Пісарва імяны», «Хам», «Зімовы вечар», «Хам» Э. Ажэшкі і інш. Стварыў яркія камедыі і драматычныя вобразы: Быкоўскі, Сымон («Паўлінка», «Раскіданае гняздо»), Серакоўскі, Дзюлеран («Кастусь Каліноўскі») і інш. Яго праславаў чарым за прапаганду беларускай мовы і адстой-ванне самабытнай нацыянальнай культуры. Новая ўлада яго таксама праслававала за гэтыя ж «трахі». У 1930 годзе Фларыян Паўлавіч быў адхілены ад любімай працы, аблыганы, аршываваны, сасланы, і ў 1937-м — расстраляны. Дзе яго магла, ніхто не ведае.

У 1977 год — Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР прыняў сакратны ўказ, які аднавіў справядлівасць у адносінах да чалавека, якога даўно не было ў жыццё. Гаворка ідзе аб узнагароджванні ордэнам Айчынай вайны І ступені старэйшага сына Сталіна Якава Джугашвілі. У самым пачатку вайны ён пайшоў на фронт і практычна адразу трапіў у палон. Паводуі сьме там гераніча і загінуў 14 красавіка 1943 года ў канца-геры Захэнхайзен. За пасляваеннае больш як 30 гадоў у адкрытым друку аб старэйшым сыне правадзіра ўсіх часоў і народаў практычна нічога не згадалася, і большасць фактаў яго біяграфіі было пакрыта ценрай. Адзінай крыніцай, з якой савецкія людзі атрымалі інфармацыю, з'яўляўся фільм «Вызваленне», дзе былі паказаныя знамяці эпизод: у адказ на прапаганду фашысцкага камандавання абмяняць Якава Джугашвілі на фельдмаршала Паўлюса, Сталін прамаўляе крылатую фразу: «Я салдат на генералаў не мяняю».

«Для мяне няважна, на чым баку сі-ла; важна тое, за кім праўда».

Віктор Мары Гого (1802—1885), французскі пісьменнік-романтык.

БЕЗ МАЗГОЎ, СУМЛЕННЯ І ЛЮДСКАСЦІ

У Брэсце адбылася падзея, што не можа пакінуць аб'яважым ніводнага нармальнага чалавека. Група малойчыкаў жорстка збіла выпадковых мужчын, якія трапіліся на шляху. Кажуць, што нажом, бітамі, металічнай трубой свядома калечылі людзей не проста хулігнаў, а члены арганізаванай групой, якія адносяць сябе да нафашыстаў.

Які става вядома пазней, чатыры чалавекі ва ўзросце ад 22 да 26 гадоў (працуе з іх толькі адзін) з'яўляюцца членамі так званай футбольнай групы «Без мазгоў», фанаты якой прыгрымліваюць нацысцкія погляды. Вечарам у мікрараёне «Рэчыца» гэтыя злыдні гналіся за двума школьнікамі. Міма праходзілі маладыя мужчыны, яны зрабілі заўвагу малойчыкам. Тады гэтыя нелюды і накінуліся на выпадковых ахвяр. У выніку слесар 1981 года нараджэння і майстар з 1988 года да-стаўлены ў бальніцу з колата-рэзанымі раненнямі, чарна-магзавымі і іншымі траўмамі. Усе чатыры нападнікі затрыманы і змешчаны ў ізалятар часовага ўтрымання.

У інтэрв'ю з'явілася мнства каментарыў і распеваў пра дзейнасць брэсцкіх прыхільнікаў Гітлера і фашысцкіх ідэй. З іх вынікае, што ў Брэсце такія каля ста чалавек. Яны добра арганізаваныя, займаюцца спортам, могуць сабрацца ў канкрэтным месцы вельмі хутка. Яны не ўпускаюць магчымасці пабіцца з тымі маладзевымі групкамі, якія пазіцыянуюць сябе як антыфашысты. Больш за тое, ёсць фотаздымкі,

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ЗАВЕРЭНО

Департаментам па цэнным бумагам Міністэрства фінансов Рэспублікі Беларусь

А.Л. Гальперін

25.10.2011 года

КРАТКАЯ ІНФОРМАЦІЯ

об открытой продаже жилищных облигаций тридцать третьего и тридцать четвертого выпусков Коммерческой совместной организации «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью (КОО «Внешэкономстрой» ООО)

Раздел 1. Общие сведения об эмитенте

1. Наименование эмитента. На белорусском языке: полное наименование: Камерцыйная сумесная арганізацыя «Внешэкономбуд» таварыства з абмежаванай адказнасцю; сокращенное наименование: КСА «Внешэкономбуд» ТАА. На русском языке: полное наименование: Коммерческая совместная организация «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – эмитент); сокращенное наименование: КОО «Внешэкономстрой» ООО.

2. Место нахождения эмитента: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 23, к. 3, оф. 208А; телефон: (017) 218 15 56; факс: (017) 218 15 55; электронный адрес (e-mail): market@vnesheconomystroy.by.

3. Основной вид деятельности эмитента: согласно Общесоюзному государственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-2006 701 – Операции с собственным недвижимым имуществом. Эмитент вправе осуществлять функции заказчика (застройщика) согласно «Инструкции о застройщике, заказчике в строительстве», утвержденной приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 22 июня 1999 г. № 174 (с учетом изменений в действующей редакции).

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи, наименование обслуживающего банка: р/с № 3012004529008 в ОАО «Белнешэкономбанк», г. Минск, ул. Мясникова, 32, ком. 226.

5. Бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2010 г. № 157 «О некоторых вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации», в соответствии с законодательством в периодическом печатном издании не публиковалась и ее опубликование не требуется.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента: Открытое акционерное общество «Белнешэкономбанк» (далее по тексту – депозитарий).

7. Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, ком. 607. Зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года, регистрационный номер 24. Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения № 243 от 13 июля 2009 г.

8. Размер уставного фонда эмитента: 1 197 275 (Один миллион сто девяносто семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США (уставный фонд сформирован в размере 100 %).

9. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование органа, его зарегистрировавшего. Коммерческая совместная организация «Внешэкономстрой» общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано Министерством иностранных дел Республики Беларусь 15 августа 2002 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 800015707.

УТВЕРЖДЕНО общим собранием Участников КОО «Внешэкономстрой» ООО 11 октября 2011 года (протокол № 62)

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫШЕЙ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «ЗАПРАВЬСЯ НА УДАЧУ!»

Компания «ТНК-БигПи Запад» рада объявить итоги двух розыгрышей призов в рамках рекламной игры «Заправься на удачу!».

Первый этап розыгрыша состоялся 15 августа 2011. Розыгрышались 100 портативных DVD-плееров «Supra» SDTV 715U и суперприз – автомобиль Chevrolet Aveo (цвет бордо). Обладательницей автомобиля стала 24-летняя жительница Минска Евгения Николаевна Кишко.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО РОЗЫГРЫША:

1. Антонович О.И. – г. Минск	25. Зайцев Н.В. – г. Минск	48. Мелешкевич Е.С. – г. Минск	70. Садковский З.Л. – г. Быхов
2. Балмакова Н.Н. – г. Минск	26. Игнатюк Л.В. – г. Дрогичин	49. Мезек А.Н. – г. Барановичи	71. Салтан А.В. – г. Бобруйск
3. Бандонкин Д.П. – г. Бобруйск	27. Каратинская Е.В. – г. Минск	50. Мирославский А.И. – г. Брест	72. Сафронюк С.М. – г. Новополоцк
4. Бандик И.С. – г. Бобруйск	28. Катушечко Е.В. – г. Полоцк	51. Митько А.Ф. – г. Могилев	73. Сей Р.В. – г. Барановичи
5. Барачук А.В. – г. Минск	29. Каревич А.Г. – г. Брест	52. Неборский Д.В. – г. Минск	



Все, что нужно для вашего автомобиля ГАЗ – есть у нас!

Table with columns for region (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилевская) and contact information (address, phone numbers).

www.belgaz.by
GAZ – це БелГазЗастава...

У люце вяскоўка б'юцца люта
У вёсцы Лота Брэсцкага раёна набліся два 45-гадовыя жыхары. Адзін табуэткай і нагамі так збіў другога, што небарака з цяжкімі траўмамі апынуўся ў бальніцы.

Яна СВЕТАВА.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Table with columns: Наименование, Характеристика, ЛОТ 1, ЛОТ 2. Contains details about property auctions including location, area, and price.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели...
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

ЗА АКІЯН 3 ПУСТЫМІ КІШЭНЯМІ

Беларуская пара праехала аўтастамом праз самы «крымінагенны» горад свету

Яны прыляцелі ў Нью-Ёрк, а скончылі сваю творчую экспедыцыю на Вогненнай Зямлі. Далей — ужо толькі пінгвіны.
Беларуская сямейная пара сакавала за плечымі і выправілася аўтастамом за ШША і Лацінскай Амерыцы.



Як гэта магчыма?
Беларускія вандроўнікі расправілі пра свае лацінаамерыканскія прыгоды «Звяздзе».
Яе завуць Жэня Манцэвіч, а яго — Верасень. Незвычайныя людзі з незвычайным падыходам да жыцця.

«У ШША нас два разы забіраў паліцыя, вывозіла на іншую дарогу»
Ехалі толькі аўтастамом. Падбіраюць зазвычайна харашыя людзі, якія не бяцца іншых. На поўначы ШША гэта даволі складана.

У Нью-Ёрку кожны беларус зможа знайсці знаёмага. Гэта самае вялікае ў ШША пасяленне народаў з былага СССР.

— Са звычайнай драўнянай табуэткай?
— Так, з такой, якая ў многіх стаіць на кухні. Перад вылетам табуэтка ачышчалі ад фарбы, пакрылі лакам.

У Мексіцы ўсё аказалася таксама не так, як у фільмах. Напэўна, дзесяці ёсць наркартыфіка. Але ў гэтыя тоны наркартыфікаў нас нікім чынам не тычыліся.

— А я часам еду, і мяне «ламае» браць чалавека ў машыну. Вазымі — і зрабі сабе няўтулінаць, думай, як з ім размаўляць. Я жлоб?
— Гэта такая цікавая тэма. Вось глядзі. Яны ехалі, напрыклад, з кропкі А ў кропку Б, на Вогненную Зямлю.

Паводле легенды, там два мексіканскія наркартыфіка вядуць бесперапынную вайну. Пры гэтым жарты і нацыянальная гардыя мексіканская з імі ваюе.

— І што, візы вось так проста далі? Я чуў, што гэта цялая праблема.
— Не, з першага разу мне амерыканскую візу ў Маскве не далі.

— І якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— І што, коці не намялі?
— Не, вельмі ўсё тактоўна было, інтэлігентныя хлопцы.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

— Вы сябе бяспечна адчувалі? Па тэлевізары розныя перадаюць...
— Мы жылі ў «чорным» раёне. Калі я вяртаўся

— А ці былі праблемы з паліцыяй?
— Аказалася, што нельга спячыць машыну на аўтабане, нельга там знаходзіцца.

Так мы даехалі да Каліфорніі, потым вярнуліся ў Нью-Мехіка і праз Сьюдад-Хуарэс паехалі ў Мексіку.

«Прыехалі ў Мексіка. Мінула два дні, як тут легалізавалі шлюбы для геяў»
— Сьюдад-Хуарэс? Ты жартуеш! Гэтым мексіканскім горадам замест Бабы Ягі сёння дзядей пужаюць. Толькі журналістаў у Мексіцы гіне больш за ўсіх у свеце.

— Тысячы дзве-тры, нешта такое. І трэба было ехаць далей. У нас была табуэтка, яе трэба было занесці на канец зямлі, і мы накіраваліся на Поўдзень. Спачатку — у Філадэльфію.

У Нью-Ёрку кожны беларус зможа знайсці знаёмага. Гэта самае вялікае ў ШША пасяленне народаў з былага СССР.

У Мексіцы ўсё аказалася таксама не так, як у фільмах. Напэўна, дзесяці ёсць наркартыфіка. Але ў гэтыя тоны наркартыфікаў нас нікім чынам не тычыліся.

— І якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.

— Якім вы убачылі гэта горад?
— Даволі цікавы горад такі. Нечым нагадвае ўкраінскі Крым.



Извещение о проведении 28 ноября 2011 года открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Минскдрев»

Table with columns: Предмет торгов, Сведения о земельном участке, Местонахождение продаваемого имущества, Сведения о продавце, Сведения об организаторе аукциона, Начальная цена предмета торгов, Сумма задатка, Сведения об обременениях.

Торги проводятся в соответствии с порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Минскдрев», утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019, в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший самую высокую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и не включает НДС.


Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, осуществляется участником, выигравшим торги.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества производится в течение срока, указанного в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Аукцион состоится 28 ноября 2011 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 31.10.2011 по 24.11.2011 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36 (УП «Минский городской центр недвижимости»), (017) 243 50 51 (ОАО «Минскдрев»).



Извещение о проведении 28 ноября 2011 года открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Строймастрест»

Table with columns: Предмет торгов, Сведения о земельном участке, Местонахождение продаваемого имущества, Сведения о продавце, Сведения об организаторе аукциона, Начальная цена предмета торгов с учетом НДС, Сумма задатка.

Торги проводятся в соответствии с порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Строймастрест», утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также при необходимости иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019, в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший самую высокую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, осуществляется участником, выигравшим торги.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества производится в течение срока, указанного в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Аукцион состоится 28 ноября 2011 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 31.10.2011 по 24.11.2011 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36 (УП «Минский городской центр недвижимости»), (017) 242 11 34 (ОАО «Строймастрест»).

Саша выкуряў 20 цыгарэт штодня, а Зміцер скурае 15 цыгарэт сёння зойдзец? — Не, Лёша, я пакрыўдзілася. — Чаго так?

Пра кілаграм самалёта і кілаграм рысу

Міжнародныя эксперты: у Беларусі не хапае інавацый у прыватным сектары

Агляд інавацыйнага развіцця Беларусі прэзентавалі ў Мінску прадстаўнікі Дзяржкамітэта па навуцы і тэхналогіях Беларусі і Еўрапейскай эканамічнай камісіі ААН. Гэты дакумент рыхтаваўся на працягу года, а патэнцыйныя ў сферы інавацый вывучала вялікая група еўрапейскіх і беларускіх спецыялістаў. У выніку сумеснай працы было выпрацавана каля пятнаццаці рэкамендацый, накіраваных на павышэнне эфектыўнасці нацыянальнай інавацыйнай сістэмы Беларусі.

— Мы атрымалі вельмі цікавыя вынікі: ёсць галіны, у якіх Беларусь мае вялікі прагрэс, назімацца вельмі цікавыя вопыты, які мы будзем рэкамендаваць нашым іншым партнёрам, — расказвае пра падрыхтаваны агляд дырэктар дэпартаменту эканамічнага супрацоўніцтва і інтэграцыі Еўрапейскай эканамічнай камісіі ААН Румэн ДАБРЫНЬСКИ. — З іншага боку мы выявілі кірункі, дзе ёсць вялікі патэнцыял развіцця. І якая наконек гэты кірункі мы пастараліся даць пэўныя рэкамендацыі на будучыню.

У прыватнасці, ён адзначыў, што ў Беларусі недастаткова ўвагі удзяляецца інавацыям у прыватным бізнэсе, развіццю гэтага сектара:

— Адна са сфер, дзе мы бачым магчымасці развіцця, — гэта прадпрыемальніцтва. Тут ёсць патэнцыял, і таму пры на-яўнасці пэўных эканамічных мер і пры пэўнай дзяржаўнай палітыцы ў гэтай галіне можна атрымаць вельмі пазітыўны вынік, — кажаў Румэн Дабрыньскі і дадаў, што пакуль у нашай краіне вялікі пазітыўны вопыт па інавацыйным развіцці, галоўным чынам, скаанцэнтраваны на вялікіх праектах.

І сапраўды, аўтары агляду прыйшлі да высновы, што «прад-прыемальніцкі сектар з'яўляецца адным з найбольш слабых звяноў сучаснай нацыянальнай інавацыйнай сістэмы». А якая роля малогі і сярэдняй прадпрыемальніцтва, асабліва ў высока рызыкавай сферы інавацыйнай дзейнасці, з'яўляецца неабходнай умовай для дасягнення высокіх тэмпаў эканамічнага развіцця, забеспячэння яго устойлівасці. Але, як адзначана ў аглядзе, дзяржаўна-прыватна-партнёрства фарміраваліся не толькі пры дапамозе адміністрацыйнай падтрымкі і эканамічных стымулаў: сваё стаўленне да прыватнага бізнэсу павінны змяніць і простыя беларускія грамадзяне.

Таксама ў аглядзе інавацыйнага развіцця Беларусі напісана, што ў Беларусі не праведзена выразная мяжа паміж інавацыйнай і інвестыцыйнай, з-за чаго часта дапамога ў рамках праграм падтрымкі інавацыйнага накіравання проста на тэхнічнае абнаўленне, а не на па-сапраўднаму інавацыйныя праекты.

Дарчы, гаворачы пра агляд інавацыйнага развіцця Беларусі і пра атрыманыя рэкамендацыі, Ігар ВОЙТАЎ, старшыня Дзяржкамітэта па навуцы і тэхналогіях Беларусі, адзначыў, што меркаванне замежных спецыялістаў для яго вельмі важнае:

— Зараз вядзецца вельмі актыўная праца над праектам закона аб дзяржаўнай інавацыйнай палітыцы, таму меркаванні і рэкамендацыі экспертаў, якія прадстаўлены ў гэтым аглядзе, для нас важныя. І я мяркую, што яны будуць улічаны як органы дзяржаўнага, так і органы заканадаўчай улады.

Пры гэтым у размове з журналістамі ён дадаў, што сёння абмяркоўваецца праект бюджэту на наступны год, і там мяркуюцца закласці 1,6 — 2 трыльёны рублёў на навукова-тэхнічную сферу:

— Зараз абмеркаванне ідзе на ўзроўні 1,6-2 трыльёны рублёў на наступны год. Калі будуць накіраваны два трыльёны сродкаў, то мы будзем мець павелічэнне расходаў на навукова-тэхнічную дзейнасць недзе ў 2,3 раза ў параўнанні з 2011 годам.

На прэзентацыі агляду прысутнічаў Уладзімір ЯСНІСКИ, член выканаўчага савета Еўрапейскага банка развіцця, які таксама выказаў пра важную інавацый для Беларусі і іншых краін свету:

— У гэты рэзюмэаважны час у сувязнай эканоміцы адказ на крызісныя выклікі заключаецца ў паскораным пераходзе да іншай структуры эканомікі ў нашых краінах, да новага, тэхналагічнага ўкладу. Менавіта так можна выйсці на траекторыю устойлівага развіцця. Я ўзрадаваўся, што калісьці казаў прэзідэнт Інданезіі Бухарудін Хабібі: «Кілаграм самалёта каштуе 30 тысяч долараў, а кілаграм рысу — 7 цэнтаў. І калі мы ў такіх прапарцыях будзем працаваць са знешнім светам, нам рысу ніколі не хопіць». Калі пашырць гэтую аналогію, то можна гэтакасама сказаць, што і нашым краінам можна не хопіць ні рысу, ні нафты, ні прычкі... Павел БЕРАСЕЎ.

У Грэцыі ёсць усё. Акрамя грошай...

— Леанід Фёдаравіч, што будзе з еўра? Думаю, для вас не сакрэт, што шмат нашых людзей сваё зберажэнне захоўваюць у гэтай валюце, многія трымаюць іх у банках. Але апошнім часам з еўразоны прыходзяць тры-важныя навіны: маўляў, пазыковы крызіс ужо пагражае нават Італіі — трыцяй па велічыні эканоміцы Еўрасаюза. Дык, можа, хутка адбудзецца пахаванне еўра?

— Я ўпэўнены, што насельніцтва Беларусі празмерна хваляецца за еўра не трэба. Не трэба ў банках датэрмінова закрываць валютныя депозіты і рахункі ці бегчы ў абменныя пункты і ліхаманкава мяняць еўра на долары. Еўра жыве і будзе жыць — праўда, не заўсёды без праблем і курсавых ваганняў. Але куды ад гэтага дзецца? — Адкуль такая упэўненасць?

— Па той прастай прычыне, што Еўрасаюз, хутчэй, пойдзе на выключэнне са сваіх шэрагаў вельмі праблемных для еўразоны Грэцыі і Партугаліі, чым дазволіць еўра моцна абваліцца. Іх страту ў Бруселі перажывуць без асаблівых шэрагаванняў і цяжкасцяў. Грэцыя і Партугалія — невялікія краіны, якія не маюць істотнага ўплыву ні на эканоміку ЕС, ні на яго палітыку. І нават у выпадку іх дэфолту еўра не завіпае ў фінансавую бездань.

— А чаму ж тады іх прынялі ў Еўрасаюз?

— З-за комплексу геапалітычных прычын і задач, вырашэнне якіх ставіў перад сабой афіцыйны Брусель. Скажыце, а нашошта ўжо аб'явілі аб верагодным прыняцці ў недалёкай будучыні ў Митны саюз Кыргызстана, які яшчэ не стаў на ногі пасля апошняга бунту і перавароту? Ці Уз-бекістана і Арменіі з іх вялікімі эканамічнымі і сацыяльнымі праблемамі? Відаць, ёсць сваё нагода і логіка ў Масквы на гэты конт. А што датычыць Грэцыі і Партугаліі, то вывад тут адназначны: у Бруселі моцна пралічыліся з запрашэннем у ЕС асобных краін. Там захачелі «больш Еўропы», а таму залпошчылі вочы на тое, што грэкі, у прыватнасці, не былі гатовы жыць па законах і правілах ЕС.

— Якія прычыны фінансавога заняпаду некаторых краін еўразоны? Быццам бы яны адносна даўно знаходзіліся ў ліку членаў Еўрасаюза, у свай час старанна здзі ўсе эканамічны і тэсты на права траціць у еўразону — і тут на табе...

— Вядома, грэкам, які партугальцам, непры-емна з усіх бакоў чуюць тое, што іх грашовыя не-прыемнасці з-за векавой і не лепшай традыцыі жыхароў паўднёвай Еўропы не напружваюцца на працы, а прыгожа і з густам, з танцамі, песнямі і келіхам добрага віна бавіць вольны час. Яны, у адрозненне ад немцаў, шведаў, англічан і іншых народаў заходняй і паўночнай Еўропы, заўсёды менш працавалі. Грэцыя і Партугалія — гэты тур-рыстычныя краіны. Там на ўзбярэжжы выгадна здаваць жыллё турыстам, аказваць ім розныя паслугі, займацца вінаробствам, гандляваць са-давіной. Пасля далучэння да Еўрасаюза грэкам, партугальцам, іспанцам захачалася жыць замож-на, так які ў багатых заходнеўрапейскіх краінах. А там зарплата значна вышэй (у 2-4 разы), куды больш прыбыткі пенсіі, сацыяльныя льготы, выплаты. Гэтая няроўнасць у матэрыяльным забеспячэнні і раздражняла, і натхняла на меры па-ўе праездодолі. І трэба сказаць, грэкі на гэтым шляху правялі зайздосную вынаходлівасць. На-прыклад, там існуе ці існавала да нядаўняга часу 16 відаў зарплатаў. Калі ў нас сацыяльны пакет, то ў іх — іперасарпаваны. Сумы зарплатаў нярэдка «малваліся» такія, як, скажам, у Германіі. А па розных дадатковых і значных выплатах, прэмій, бонусах працуючым Грэцыя апарядзіла ўсіх у Еўропе. Нам, напрыклад, такое і не онілася. Гэтае

жаданне жыць па-нямецку, а працаваць, як раней, з ця-гам часу прывяло да сумнага выніку.

— І прывялі, калі не па-мяляюся, да пазыковага крызісу, які сёння на слыху ва ўсім свеце? Чаму ён «пазыковы»? Хто і ў каго браў, як утварыліся даўгі, якія зараз скла-даюць дзясяткі мільярдаў долараў?

— Даўгі бюджэту збіраліся паступова і не адзін год. Усім рэгулярна павышалася зарплата: шмат-лікім чыноўнікам, настаўнікам, урачам і г. д. Кожны новы ўрад хацеў адзначыцца на гэтай ноте. А таму рызыкаўна і бяздумна бралі грошы — дакладней, крэдыты ў вядучых еўрапейскіх банках (пера-важна нямецкіх і французскіх), каб закрываць усё растучы дэфіцыт (які ўвесь час павялічваўся) бюджэту. І столькі набралі на няшчасце цяпераш-ніх улад Грэцыі, што тыя сёння вымушаны іці на вельмі непалапулярныя меры, каб пазбегнуць рэ-альнай переклётцы дэфолту краіны і яго цяжкіх наступстваў.

— Грэкі грэкамі, але чаму банкі так давер-ліва паводзілі сябе, бо сумы ішлі ў Грэцыю астранамічна? Дзе былі іх высокааплатныя эк-сперты, кансультанты, дарадцы? Няўжо не маглі пралічыць, прадбачыць наступствы «зверскага» апетыту тагачасных улад кра-іны?

— У еўрапейскай фінансавай і банкаўскай практыцы ёсць такая заганная традыцыя: бан-кіры лічаць, што любым ураду можна пазычыць вельмівяжны грошы пад яго гарантыю вяртання. Бо іх ён ці яго пераемнік, у адрозненне ад фізічнай асобы (скажам, бізнэсмена, «не кіне», абавяз-кова аддасць крэдыт з працэнтамі. Таму банкі давалі грэкам грошы з энтузіязмам, я б сказаў, нават з задавальненнем. І далэчыліся да таго, што ўрад Грэцыі аказаўся не ў стане разлічыцца па крэдытах. Думаю, што сёлета гэтая традыцыя нажага доўга жыць. Бо невяртанне крэдытаў на астранамічныя сумы ставіць у вельмі складанае становішча буйныя банкі, пагражае ім вялікімі праблемамі і нават банкруцтвам.

Сёння ўраду Грэцыі, каб больш-менш збалан-савана фінансую сытуацыю ў краіне, закрыва-хаць б самым праблемнаму крэдыту, трэба недзе тэрмінова ўзяць 110 мільярдаў долараў. На саміце ў Бруселі спісалі частку даўгоў Грэцыі, але гэта не канчатковае вырашэнне пытання. Ей зараз прыдзецца перайсці ў рэжым яшчэ большай эканоміі па ўсіх кірунках.

— А ці ёсць у Грэцыі нейкія іншыя крыніцы фінансавання?

— Ёсць. Гэта маёмасць, якую дзяржава можа выставіць на продаж. Таксама значныя сродкі можа атрымаць грэчаская казна ад рэалізацыі часткі невялікіх маляўнічых астравоў (іх сотні) ў Міжземным моры, якія карыстаюцца папуляр-насцю ў турыстаў і разлічваюцца з даўгамі. Грэцыя — марская краіна з развітым судходствам, там заўсёды выдатна зараблялі на марскіх перавоз-ках нафты, сукхараў. Гэтыя паслугі — важная крыніца паступлення валюты. Між іншым, сёння многія грэчаскія марскія-пенсіянеры, капітаны су-доў, якім ужо пад 70 гадоў, зноў пайшлі праца-ваць у мора. Што рабіць, пенсіі грэкам скарацілі амаль удвая. Нагадаю, дзесяці марскі капітан цяпер зарабляе ад 10 да 15 тысяч долараў што-месяц. Па гэтай прычыне з капітанскіх пасад пачалі звальняць інашэмным, у тым ліку рускіх і украін-скіх маракцоў з вялікім досведам. Як кажуць у нас, сваа кашуля бліжэй да селя.

Яшчэ грэкам трэба будзе «абаліць» сваю эканоміку. Як падлічылі эканамісты, у Грэцыі 40%

ПАЗЫКОВЫ крызіс ЕС — суровы напамін, што пастаяннае жыццё ў доўг — заганны шлях, лічыць вядомы беларускі эканаміст Л.Ф. ЗАЙКА. З ім аб прычынах узнікнення пазыковага крызісу еўразоны і яго верагодных наступстваў для тры нашых суграмадзян, хто трымае зберажэнні ў еўра, гутарыць карэспандэнт «Звязды».



эканомікі знаходзіцца ў цені, працуе па шэрых схемах што дазваляе не плаціць падаткі ў бюд-жэт. Калі ў краіне захлапа палення, яе капіта-лісты вывезлі за мяжу некалькі сотняў мільярдаў долараў. Некаторыя эксперты называюць лічбу 700 мільярдаў.

— Наўрад ці грэкі захоўваюць пайсы на такі радыкальны крок, як продаж астравоў.

— А жыць прыгожа яны хочучы па-ранейшаму. Так ужо не будзе, колькі не бастуй і не падаль-ваць крамы, бішко і грамы машыны... А продаж астравоў стаў бы выдатным урокам для ўрадаў многіх іншых краін, якія часам мала задумва-юцца перад тым, як улазіць у даўгавую кабалу буйных банкаў.

— Дарчы, аб буйных банках з сусветнай вядомасцю і іх вельмізным уплывам на стан спраў на фінансавых рынках планеты. Супраць іх свавольства і празмернай прагі да грошай выступаюць не толькі ў Грэцыі. Гучныя ак-цыі пратэсту пракаціліся па ўсіх кантынентах, нават у далёкай Аўстраліі, закрулілі сталіцы самых багатых краін. І вельмі сімвалічна, што акцыі пачаліся ў Амерыцы, дакладней, у яе фінансавым цэнтры Нью-Ёрку. З чаго гэта?

— Людзям, у першую чаргу маладым і адука-ваным, абрыдла глядзець на усё тое, што робіцца на сусветным фінансавым рынку. Міжнародныя трыйдары (а працейся качучы, валютны спеку-лянт) зусім страцілі сумленне, не спыняюцца ні перад чым, у тым ліку і перад стучанай арганіза-цыяй нядаўняга глабальнага фінансавога крызісу. Звычайныя людзі ў час інфармацыйнага тэхнало-гіі усё гэта бачаць, абурваюцца і затым выходзяць на вуліцы і плошчы, дзе пратэстуюць такія акцыі, як знакамітая «Захалі Вол-стрэйт!» у Нью-Ёрку.

І яны маюць рацыю. Бо да рэальнай эканомі-кі фінансавы рынак не мае ніякіх адносін. Яго вараціцы, завадатары перыядычна ствараюць крызісы для таго, каб перакласці наступствы сваіх няўдалых спекуляцый і вельмізныя страты на плечы звычайных людзей. Між іншым, швей-царскія эканамісты нядаўна правялі грунтоўнае даследаванне і прыйшлі да цікавай высновы: эканомікай свету кіруюць 150 транснацыянальных кампаній, у тым ліку і фінансавых, буйнейшых банкаў. Агульнавядома, што эканоміка і палітыка надзвычай шчыльна звязаны паміж сабой.

— Чаму нас могуць і павінны навучыць па-мылкі грэкаў?

— Пазыковы крызіс — суровы напамін усім нам (і звычайным грамадзянам, і ўраду) ад тым, што нельга траціць грошай больш, чым зарабляе, нельга ўвесь час няспынна нешта пазычыць, перапазічаць, залазіць у даўгі, браць крэдыты ў Міжнароднага валютнага фонду, Сусветнага бан-ка, Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Бо вынік, у рэшце рэшт, будзе сумны. Сёння пе-раважна большасць грэкаў вымушана шукаць дадатковыя шляхі эканоміі сямейнага бюджэту. З гэтай нагоды афіцыйна прадаюць дамы і кватэры, бо ўрад увёў новы падатак на нерухомасць. Дар-чы, я б не раіў заможным беларусам цяпер набы-ваць танае жыллё ў Грэцыі, можна «пралічыць» вас абкладуць высокімі падаткамі для выратаван-ня эканомікі. Калі пераіначыць вядомую фразу з некалі папулярнай гумарыстычнай мініяцюры, то сёння ў Грэцыі усё ёсць. Акрамя грошай. Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Сёння

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	8.01	17.45	9.44
Віцебск	7.54	17.31	9.37
Магілёў	7.51	17.35	9.44
Гомель	7.44	17.36	9.52
Гродна	8.15	18.01	9.46
Брэст	8.12	18.05	9.53



Надвор'е на заўтра

Гэамагнітныя ўзрушэнні	Віцебск	Мінск	Магілёў
22.00	-1.1°C	+3.7°C	-3.1°C
01.00	-1.1°C	+3.7°C	-3.1°C
04.00	-1.1°C	+3.7°C	-3.1°C
07.00	-1.1°C	+3.7°C	-3.1°C
10.00	-1.1°C	+3.7°C	-3.1°C
13.00	-1.1°C	+3.7°C	-3.1°C
16.00	-1.1°C	+3.7°C	-3.1°C
19.00	-1.1°C	+3.7°C	-3.1°C

...у сусветнай

Варшава	Кіев	Піага
+12...+15°C	+8...+9°C	+8...+10°C

Вільнюс	Масква	С.-Пецярбург
+8...+10°C	+8...+9°C	+7...+8°C

Погляд

Заложнікі часу

А ПОШІМІ днямі па тэлеканалах паказваюць распра-ву над Муамарам Кадафі. Мы не будзем аплакаваць праціцеля Лівіі, але тое забойства наводзіць на сумныя разважаны.

Вяночым жыцця Кадафа з'яўля-ецца смерць, і вось М. Кадафі вы-паў такі вянец. Нехта лічыць, што ён заслужыў такую смерць, а ёсць і тыя, хто шкадуе памёршым.

Больш за сорак гадоў М. Кадафі кіраваў краінай і здзіўляў свет бе-дуніскім шатром, які вазіў з сабой падчас візітаў у розныя краіны. А яшчэ лівійскі правіцель любіў пыш-ную ваенную форму і быў усёма-шчыным і рэпаттам аказалася, што усё тэа экалагі і аскельбанты не болей чым мішура.

Кадафі ваяваў, падтрымліваў рэвалюцыі і тэарыстаў. У небае Шатландыі быў узарваны «Боінг-747», і ў 2003 годзе Лівія ўзяла на сябе адказнасць за гібель 270 пасажыраў. Супраць Лівіі ўзводзі-лі санкцыі, а з часам і адмянілі. Жыццё ў гэтай краіне плыло сва-ім кірункам і здавалася, што так будзе вечно. Не апошняю ролю ў звяржэнні рэжыму Кадафі ады-грала нафта, але толькі дзякуючы ўмяшанню ў сытуацыю краін НАТО падзеі ў Лівіі мелі вядомы нам фі-нал.

Лівійцам няблага жылося, але чаму ж тады Кадафі лічвалі? Лівійскі лідар будаваў сацыял-ізм, але не мог адравацца ад свайго племені, з якім доўгоўна, напэўна, быў звязаны. Сучасныя авіяляінерны, шатры і параджына, радыкальныя ідэі і рэлігійныя дог-мы... усё гэта перамяшалася на Блізкім Усходзе.

Вельмі часта даводзілася чуць, што Лівію, Егіпет, Сірыю і іншыя арабскія краіны ўзарваў інтэрэнт. Маўляў, дзякуючы яму ўдалася мабілізаваць людзей.

Усе гэтыя тэхналогіі маюць дугаруднае значэнне і ляжаць на паверхні. Неабходна было, каб выраэта новае пакаленне з «інтэрнальным мысленнем», для якога патрыярхальны ўсці гра-мадства ўжо не былі б ўстаўно-нымі. Сорак гадоў праў уладзе — гэта для любога правіцеля вельмі вялікі тэрмін. Каб так доўга пра-цаваць, неабходна ізаляваць краіну ад усёго свету. Куба і Паўночная Карэя — яскравыя прыклады та-кой ізаляцыі.

М. Кадафі, які і егіпецкі прэзідэ-нт Х. Мубарак, ужо неадказна ўспрымалі рэальнасць. Напры-клад, Кадафі бачыў сябе нейкім народным героем, заклікаў народ даць адпор ворагам Лівіі, але ў народзе хапала сваёй клопатаў і люд-зі не спяшаўся ратаваць праціцеля ў пераходзе ў сямейныя ўладу. Кадафі бачыў сябе нейкім народным героем, заклікаў народ даць адпор ворагам Лівіі, але ў народзе хапала сваёй клопатаў і люд-зі не спяшаўся ратаваць праціцеля ў пераходзе ў сямейныя ўладу. Кадафі бачыў сябе нейкім народным героем, заклікаў народ даць адпор ворагам Лівіі, але ў народзе хапала сваёй клопатаў і люд-зі не спяшаўся ратаваць праціцеля ў пераходзе ў сямейныя ўладу.

Лівійскі правіцель згубіўся ў прасторы і часе, а той, хто адстаў ад часу — то асуджаны. Сукуп-насць складанікаў, якія існуюць і дзейнічаюць незалежна ад нашай свядомасці, якая і з'яў-ляюцца той сілай, якую успры-маюць звышнатуральнай. Час — магутны складнік той сілы.

Падзеі, якія ўзарвалі краіны Блізкага Усходу, для ўсіх былі не-чаканасцю. Захад не хацеў мяняць палітычную сытуацыю ў гэтым рэгі-ёне, бо абстаноўка там была спры-яльнай для бізнэсу — з нафтай не было праблем.

Сілы, якія пасля смерці М. Ка-дафі прыйшлі да ўлады ў Лівіі, не з'яўляюцца аднароднымі і яшчэ не-Сымон СВІСТУНОВІЧ.

НОВЫЯ ЛІСТЫ ПРА ГАЛЮЎНАЕ

...Папка была як папка — па тым часе зусім звычайная: кардонная, з завязкамі, з надпісам (зверху) «ДЕЛО».

Незвычайнай зрабіў я сусед па рэдак-цыйным пакойчыку, калі перад угаданым словам прыкляў яшчэ адно «НАШЛИ»...

Ну што тут казаць, справа, якую «знайшлі» для сябе мы, журналісты, здаецца рознай: ча-сам (і сведчаннем таму лісты чытаюць) — вель-мі патрэбнай (а то і неабходнай!) людзям, краі-не. А потым пошта прыносіць нешта новае і...

Зрэшты, і пра першае, і пра другое трэба па парадку.

«Добры дзень, паважанае рэ-дакцыя! Пішу табе з Гомельшчы-ны, з Рэчыцы. Мне ўжо амаль 80, майму мужу Аркадзю Данілавічу — і таго больш. Жывём мы ўдва-іх, дзеві даўно разыхаліся, маюць свае семі, сваіх дзяцей і нават уну-каў. Яны прыязджаюць, наведва-юць нас, але ж пераважна падчас вольдушкі. Таму «гамонім» мы, — піша Валіяцкіна Сямёнаўна ГРУШ-КО, — адно з адных, са «Звязды» ды тэлевізараў. Ён, дарчы, нам не вельмі падабаецца, бо занядта ж там розных жаўху. А вось газета — гэта зусім іншае.

«Звязда» прыйшлася даспа-добы гадоў 30 таму, — працягае жанчына. — Пастаянна вылісваем, кожны дзень з неціпеннем чака-ем паштальона і потым чытаем, да-ведваемся пра тое, што ад-бываецца ў нас, у Беларусі, што хвалюе нашых людзей. Любim рубрыкі «Але, народ на провадзе!», «Нефармат» і іншыя артыкулы Святланы Яскевіч. Вельмі падабаецца мова газеты, а мужу Аркадзю Данілавічу яшчэ і крываваць, сканворды. Часам ён сядзіць над ім і цэлымі вечарамі, тэлефануе суседзям, знаёмым, каб і яны па-варушылі крыху магамі.

Так што чыры дзякуючы вам, звяздоўцы, за тое, што вы робіце, за тое, што бароніце родную мову, што менавіта на ёй выдзяце вельмі патрэбную нам газету».

Не без падстаў, відаць, свяр-жаецца, што кожны нумар яе чы-тае ў сярэднім тры чалавекі.

Як і тое, што жыве ён (той самы нумар) адзін дзень. Гэта значыць, што пэўная частка інфармацыі (на-двор'е, навіны, што-кольвеч з інша-га) ледзь не назаўтра губляе сваю актуальнасць. Але ж, які выствяляе-цца, застаецца іншае... «Больш за 20 гадоў прайшло з таго чорнага дня, які не стала бацькі, — піша спа-дарыня ХАЦЬКО з Мінска, — а я дагэтуль беражліва захоўваю ўсё, што засталася ў спадчыну. У тым ліку — яго бібліятэку, яго паперы. Бацька вельмі любіў беларускую мову, літаратуру, збіраў часопісы, выразкі з газет (артыкулы, мудрыя

Думкі з канвертаў
«...Калі вылісваеце газету, то, як правіла, любіў у ёй усё — на-ват рэкламу і абвесткі. Але ж чакаеш і чытаеш найперш іншыя рубрыкі. У нашай сям'і гэта «Але, народ на провадзе!», «Занатоўкі мастака», «Хто каго?», «Новыя лісты пра галюўнае»... Лічу, што вось гэты, апошнюю тэму, можна «закрыць» толькі тады, калі сі-туацыя з мовай бясваротна зручыцца ў бок адрэджэння. І не раней!».

А. ЛІПЕНЬ, Іўеўскі раён.

«Добры дзень, паважаны рэ-дакцыя! Пішу табе з Гомельшчы-ны, з Рэчыцы. Мне ўжо амаль 80, майму мужу Аркадзю Данілавічу — і таго больш. Жывём мы ўдва-іх, дзеві даўно разыхаліся, маюць свае семі, сваіх дзяцей і нават уну-каў. Яны прыязджаюць, наведва-юць нас, але ж пераважна падчас вольдушкі. Таму «гамонім» мы, — піша Валіяцкіна Сямёнаўна ГРУШ-КО, — адно з адных, са «Звязды» ды тэлевізараў. Ён, дарчы, нам не вельмі падабаецца, бо занядта ж там розных жаўху. А вось газета — гэта зусім іншае.

«Звязда» прыйшлася даспа-добы гадоў 30 таму, — працягае жанчына. — Пастаянна вылісваем, кожны дзень з неціпеннем чака-ем паштальона і потым чытаем, да-ведваемся пра тое, што ад-бываецца ў нас, у Беларусі, што хвалюе нашых людзей. Любim рубрыкі «Але, народ на провадзе!», «Нефармат» і іншыя артыкулы Святланы Яскевіч. Вельмі падабаецца мова газеты, а мужу Аркадзю Данілавічу яшчэ і крываваць, сканворды. Часам ён сядзіць над ім і цэлымі вечарамі, тэлефануе суседзям, знаёмым, каб і яны па-варушылі крыху магамі.

Так што чыры дзякуючы вам, звяздоўцы, за тое, што вы робіце, за т

«Артыры» краіны

ГАТОВЫ АБХОД ВАКОЛ БЕЛАВЕЖСКОЙ ПУШЧЫ

Восенню рамонтна-будаўнічы сезон на дарогах выходзіць на фінішную прамую, і менавіта ў гэты перыяд здаецца асноўная колькасць аб'ектаў. Сёлета на рэспубліканскіх дарогах праду- гледжана адрамантаваць 1010 км дарог і 1927 пагонных метраў мастоў, выканаць рэканструкцыю і будаўніцтва 147,7 км дарог і 371,4 тыс. пагонных метраў мастоў.

Па выніках дзевяці месяцаў на рэспубліканскіх дарогах бягучым рамонтам адрамантавана 999 км дарог і 901,3 тыс. пагонных метраў мастоў; капітальным — 16,2 км дарог і 633,7 тыс. пагонных метраў мастоў; пасля рэканструкцыі і будаўніцтва ўведзена ў эксплуатацыю 34,5 км дарог, а таксама мост праз р. Сож у Гомелі.

Сетка аўтадарог агульнага карыстання Беларусі складае сёння звыш 86 тыс. км, 15,5 тыс. якіх — дарогі рэспубліканскія. Сетка аўтадарог сфарміравана з улікам далейшага развіцця эканомікі краіны, сацыяльных патрэб насельніцтва і практычна не патрабуе будаўніцтва новых накірункаў.

Паводле слоў намесніка міністра транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь, дырэктара Дэпартаменту «Белаўтадар» Анатоля ЛЫЦІНА, у мінулыя пяцігодкі былі рэканструяваны найбольш грузанагружаныя участкі дарог агульнага працягласцю 301 км і 2,6 тыс. пагонных метраў мастоў. Капітальным рамонтам адрамантавана 1,7 км дарог і 10,8 тыс. пагонных метраў мастоў, бягучым — 8 тым км дарог і 9,5 тыс. пагонных метраў мастоў.

Рэканструяваны і ўведзены ў эксплуатацыю участкі дарог Мінск — Віцебск, Мінск — Магілёў, Мінск — Гомель, Мінск — Гродна, Віцебск — Полацк, Магілёў — Бабруйск, Магілёў — Быхаў — Рагачоў, Калінкавічы — Мазыр, Баранавічы — Навагрудак — Іўе і іншыя. Пабудаваныя аб'екты гарадоў Магілёва, Нясвіжа, Слоніма. Упарадкаваны і павялічаны колькасцю палос руху участкі дарог на пад'ездах да пунктаў пропуску «Дамачава», «Беняжоні», «Каменны Лог», «Катлоўка», «Макраны», «Новая Гута». Завершаны будаўніцтва мастоў праз ракі Заходняя Дзвіна, Сож, Бася, Лясная, Індурка, Піч, Шчара, Убарць і іншыя.

У бліжэйшыя гады пра- дугледжваецца рэалізацыя


рэалізацыі праекта ў бліжэйшы час. Па участку Жлобін—Гомель аўтадарогі М-5 падлісна крэдытнае пагадненне з «Эксімбанкам». Тут падрадчыкам з'яўляецца кітайская кампанія «China Road and Bridge Corporation», з якой заключана пагадненне на выкананне работ і пастаўку тэхналагічнага абсталявання. Пачатак работ на аб'екце запланаваны на вясну наступнага года. Неабходна адзначыць, што асноўны аб'ём работ па выкананні ўчастках аўтадарогі М-5 плануецца выканаць сіламі беларускіх дарожных арганізацый.

Сёлета распачалі работы па ўзвядзенні другой калцавой дарогі вакол Мінска, — кажа Анатоль Лыцін. Агульнае яе працягласцю складае 158 км. Маршрутца пабудова дарогі па новым накірунку ад дарогі М-3 Мінск—Віцебск да дарогі М-6 Мінск—Гродна—мяжа Рэспублікі Польшча і далей да дарогі М-1/Е30 Брэст—Мінск—мяжа Расійскай Федэрацыі агульнага працягласцю 85 км. Рэалізацыю праекта будаўніцтва другога калца плануецца ажыцця-

віць у два этапы. З улікам вывучаных патогнаў руху на першым этапе мэтазгодна пабудоваць па новым накірунку ўчастак аўтадарогі ад М-3 Мінск—Віцебск да аўтамабільнай дарогі М-6 Мінск—Гродна—мяжа Рэспублікі Польшча працягласцю 44 км. Будаўніцтва гэтай часткі плануецца завяршыць у 2014 годзе да пачатку чэмпіянату свету па хакеі. Сёлета на аб'екце асвоена 19 млрд рублёў.

Летась сёлета вылося будаўніцтва аб'екта вакол тэрыторыі Нацыянальнага парка «Белаежская пушча» з максімальным выкарыстаннем дарожнай сеткі, якая існуе. Абох працягласцю каля 200 км пабудаваны па параметрах 4-й катэгорыі з шырынёй асфальтабетоннага пакрыцця 9 метраў і адпаведнай інжынернай інфраструктурой. Рэалізацыя праекта ажыццяўлялася за кошт дзяржаўнага мэтавага бюджэтнага фонду нацыянальнага развіцця. Урачысты ўвод дарогі ў эксплуатацыю з узаема- кіраўніка дзяржавы запланаваны на 7 лістапада.

Святлана БАРЫСЕНКА.



Дарога М-4 Мінск-Магілёў.

ПАВАЖАНЫЯ РАБОТНІКІ І ВЕТЭРАНЫ ДАРОЖНАЙ ГАСПАДАРКІ! ШАНОЎНЫЯ КАЛЕГІ, СЯБРЫ!

Ад усёй душы віншую вас з прафесійным святам! Напярэдадні знамяналага дня хачу выказаць глыбокую ўдзячнасць тым, хто аддае свае сілы, вопыт і прафесійныя веды для развіцця сучаснай і бяспечнай дарожнай інфраструктуры нашай краіны, падтрымлівае сеткі беларускіх дарог у дастойным стане. Дзякуючы менавіта вашай напружанай працы будуюцца, рамантуюцца і ўтрымліваюцца крывяноснае артэрыі эканомікі. Хачу таксама адрамантаваць словы шчырай удзячнасці нашым ветэранам, якія перадаюць маладому пакаленню свой каштоўны вопыт.

Нягледзячы на пэўны цяжкасці, дарожная гаспадарка краіны працуе зладжана і надзейна. Да свайго прафесійнага свята мы падыходзім са станоўчымі вынікамі па выкананні Праграмы дарожных работ і асноўных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця. Асабліва хачацца адзначыць будаўніцтва аўтадарожнага аб'екта Белаежскай пушчы, мадэрнізацыю дарогі Р-28 да рэспубліканскіх «Даўжыня», рэканструкцыю аўтадарогі М-4 Мінск—Магілёў.

Упэўнены, што пастаўленыя задачы па развіцці і ўтрыманні дарожнай сеткі і ў далейшым забяспечаць загрузку вытворчых магутнасцей нашых арганізацый. Гэта будзе спрыяць таму, каб праца па ўтрыманні, рамонце і будаўніцтве дарог заставалася дастойнай і паважанай, каб дарожная справа прыносіла ў дамы нашых работнікаў дабрабыт і дастаткі.

Дарагія сябры! Прыміце самую шчырую пажаданні здароўя, шчасця, новых поспехаў ва ўсіх справах. Віншую са святам і карыстаўнікаў дарог — аўтамабілістаў. Жадаю, каб вашы пазітывы і вандроўкі па дарогах рэспублікі заўсёды былі бяспечнымі і камфортнымі.

Намеснік міністра транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь, дырэктар Дэпартаменту «Белаўтадар» Анатоль ЛЫЦІН.



Дарога М-4 Мінск-Магілёў.



Упэўнены, што пастаўленыя задачы па развіцці і ўтрыманні дарожнай сеткі і ў далейшым забяспечаць загрузку вытворчых магутнасцей нашых арганізацый. Гэта будзе спрыяць таму, каб праца па ўтрыманні, рамонце і будаўніцтве дарог заставалася дастойнай і паважанай, каб дарожная справа прыносіла ў дамы нашых работнікаў дабрабыт і дастаткі.

Дарагія сябры! Прыміце самую шчырую пажаданні здароўя, шчасця, новых поспехаў ва ўсіх справах. Віншую са святам і карыстаўнікаў дарог — аўтамабілістаў. Жадаю, каб вашы пазітывы і вандроўкі па дарогах рэспублікі заўсёды былі бяспечнымі і камфортнымі.

Намеснік міністра транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь, дырэктар Дэпартаменту «Белаўтадар» Анатоль ЛЫЦІН.

ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ!

Паважаныя калегі, супрацоўнікі і ветэраны дарожнай гаспадаркі, прадпрыемстваў — вытворцаў розных відаў транспарту, конструкторскіх бюро, а таксама вопытных аўтамаатараў і пачаткоўцы — словам, усе тыя, для каго Дзень аўтамабіліста і дарожніка з'яўляецца прафесійным святам! Менавіта вам напярэдадні гэтага святочнага дня дазваляю адрамантаваць самыя цёплыя словы і шчырыя віншаванні.

Дарогі нездарма называюцца артэрыяй эканомікі, а па вялікім рахунку, і ўсяго сучаснага жыцця, бо менавіта яны звязваюць сяброў і сваякоў, перыферыю і сталіцы, гарады і краіны. Але ніводная ў свеце дарога не існуе сама па сабе — яна бярэ пачатак, доўжыцца і завяршаецца дзякуючы чалавеку. А дакладней, многім людзям, ад чыёй настойнай і штодзённай працы залежаць якасць дарожнага пакрыцця і зручнасць транспартных раз'язак, устойлівасць дарог і мастоў і працяглы тэрмін іх службы, рацыянальны графік руху аўта транспарту і надзейнасць перавозак. Менавіта ваша адданасць прафесіі, пастаяннае імкненне да дасканаласці і высокая адказнасць за кожны ўчастак працы забяспечваюць устойлівую жыццядзейнасць як вялікіх гарадоў, так і маленькіх вёсчак па ўсёй нашай краіне і за яе межамі. І наша з вамі прафесійнае свята — цудоўная нагода, каб вызначыць найлепшых сваіх супрацоўнікаў, адзначыць усіх тых, хто можа служыць узорам для іншых, парадвацца агульным поспехам і замахнуцца на новыя вышыні.

Ад усяго сэрца зычу, каб вашы дарогі заўжды былі шырокімі, роўнымі і бяспечнымі, а праца — плёнай і ўдзячнай! Здароўя, шчасця і дабрабыту!

Генеральны дырэктар РУП «Мінскаўтадар-Цэнтр» Мікалай МАЦЮК.

УНП 190638747



Упэўнены, што пастаўленыя задачы па развіцці і ўтрыманні дарожнай сеткі і ў далейшым забяспечаць загрузку вытворчых магутнасцей нашых арганізацый. Гэта будзе спрыяць таму, каб праца па ўтрыманні, рамонце і будаўніцтве дарог заставалася дастойнай і паважанай, каб дарожная справа прыносіла ў дамы нашых работнікаў дабрабыт і дастаткі.

Упэўнены, што пастаўленыя задачы па развіцці і ўтрыманні дарожнай сеткі і ў далейшым забяспечаць загрузку вытворчых магутнасцей нашых арганізацый. Гэта будзе спрыяць таму, каб праца па ўтрыманні, рамонце і будаўніцтве дарог заставалася дастойнай і паважанай, каб дарожная справа прыносіла ў дамы нашых работнікаў дабрабыт і дастаткі.

Калектыў ААТ «Дарожна-будаўнічы трэст № 3» г. Магілёва

МОЖА ПРАВODЗІЦЬ РЭКАНСТРУКЦЫЮ ДАРОГ ЛЮБОЙ КАТЭГОРЫІ

Так ужо складалася, што наша газета, можна сказаць, моцна пасябрвала з магілёўскімі будаўнікамі дарог. Да іх у горад на Дняпры мы наведвалі ўжо неаднойчы. І кожны раз адкрывалі для сябе нешта новае, адметнае. То укаранялася там нейкая сучасная тэхналогія, то закуплялася высокапрадукцыйная імпартная тэхніка, то пераадоўваліся адпаведныя цяжкасці, то дэтармінава ўводзіўся ў строй нейкі аб'ект, то з'яўляўся новы трафей у выглядзе прыгожага кубка за перамогу ў спартыўных спаборніцтвах і г.д.

Напярэдадні прафесійнага свята — Дня аўтамабіліста і дарожніка — наш «звяздоўскі дэсант» зноў высадзіўся ў Магілёве, каб расказаць сваім чытачам, чым сёння жыве калектыў трэста.

Генеральны дырэктар ААТ Рыгор Сямёнавіч Цімафееў параіў нам наведваць некаторыя аб'екты, каб мы на свае вочы убачылі, як працуюць людзі напярэдадні свайго прафесійнага свята, які ў іх настой. У суправаджэнні гандаровага дарожніка рэспублікі Івана Андрэвіча Федаровіча мы павіталі ў Магілёўскім ДБУ-14, дзе на мабільным асфальтабетонным заводзе нямецкай вытворчарцы вырабляліся асфальтабетонныя сумесі, гутарылі з рабочымі, якія былі заняты на рэканструкцыі праспекта Міра абласнога цэнтру; пазнаёміліся з работай некалькіх бригад, занятых на мадэрнізацыі ўчастка дарогі М-4 Мінск—Магілёў.

Прабачце, Рыгор Сямёнавіч за такое параўнанне (можна яно і няўдалае), але адкуль гэтыя кантрасты? — Справа ў наступным. Аўтастрада, па якой мы ехалі, — гэта дарога рэспубліканскага значэння М-4 Мінск—Магілёў, якая цалкам павінна стаць чатырохпалоснай хуткаснай. На мадэрнізацыі яе, як дарожы, і дарожныя будаўнікі Міншчыны, мы заняты ўжо не адзін год. У сёлетнім кастрычніку мы здалі ў строй ўчастак дарогі (167-176 кіламетр), па якім, як вы заўважылі, прыёмема ехаць. Наперадзе яшчэ тры ўчасткі, дзе трэба добра прапрацаваць. Сёлета разлічвалі дэтармінава ўвесці ў эксплуатацыю адзін з іх (160-167 кіламетр), ды гэта не удалося зрабіць.

ЭНТУЗІАЗМУ БЫЛО ШМАТ, ДЫ ТОЛКІ...

— Тады ўсё па парадку. Чаму? — Калі па парадку, ды скажу, што па чатах 2011 года былі вельмі ўдалым для нас, і ўсялякі ён добрай надзеі. Увесь першы квартал мы працавалі ў дзве паловы змены — днём і ўначы, і гэты энтузіязм захоўваўся да мая. Фінансаванне аб'ектаў, асабліва ў краінах, было проста выдатным, а потым — нечаканы абвал: нашы работнікі перасталі атпыльчана, бо ў заказчыка не было грошай. А працаваць трэба было, калектыў без работы не пакінеш. З намі не разлічваліся тры месяцы.

У гэтай сітуацыі трэст быў вымушаны ўзяць для закупкі шчыбенно, бітуму, паліва, металаканструкцыі і іншых матэрыялаў банкаўскія крэдыты пад 40% гадавых, каб закончыць той ўчастак аўтамагістралі (167-176 кіламетр) і ў пэўнай ступені згарнуць работы на іншых участках дарогі М-4. Ці не так, Уладзімір Анатольевіч?

У гутарку ўступіла намеснік генеральнага дырэктара па эканоміцы Уладзімір МАХНАЧ.

— Усё правільна. Але хачу дадаць вось што: калектыў сёлета павялічыў рост аб'ёму работ у супаставных умовах, павялічылася і зарплата, няма цяжкасці кадраў, усё ў парадку з якаснымі паказчыкамі, рэсурсаабаротам і г.д. Аднак на выніках дзевяці месяцаў у сувязі з інфляцыйнай знізілася рэнтабельнасць — з дзевяці да пяці працэнтаў. Адна з прычын у тым, што калі летась банк выдаваў крэдыты пад 13-14 працэнтаў, ды зараз — пад 43. А што гэта значае? Бяром, скажам, крэдыт у 10 мільярд рублёў, а аддаём 4,3 мільярда рублёў у выглядзе працэнтаў.

Другая прычына зніжэння рэнтабельнасці наступная. Два нашы філіялы —



Генеральны дырэктар Рыгор ЦІМАФЕЕЎ.

Крычаўскае і Касцюковіцкае дарожна-будаўнічыя ўпраўленні — з-за недахопу работ на Магілёўшчыне былі адпраўлены на работы за мяжу. Першае — за 600 кіламетраў ад асноўнага месца размяшчэння — на абход тэрыторыі Нацыянальнага парка «Белаежская пушча», а другое — у Бранскую вобласць Расійскай Федэрацыі на аб'ёмную дарогу вакол абласнога цэнтру. На- туральна, у выніку такой сітуацыі ўзраслі выдаткі і знізілася рэнтабельнасць.

— Калі можна, Рыгор Сямёнавіч, у працяг тэмы аб рабоце на такім значным аб'екце для рэспублікі, як Белаежская пушча, зазначыць, што ў наступным месяцы аўтамагістраль там павінна быць здадзена. Як прапрацавалі на гэтым аб'екце вашы людзі?

— Пратэзіт да іх няма. Пашчыраваць ім давалося ў няпростых умовах. Шмат было работ па выкарыстоўванні вытворчых паласы адроду. Працавалі вахтовым метадам на будаўніцтве ўчастка дарогі працягласцю каля 15 кіламетраў, і першыя два з іх адзін 18 кастрычніка, астатнія — 25. Што датычыцца работ па рэканструкцыі 31-кіламетравага ўчастка дарогі на Браншчыне, нашых людзей задаволілі.

Калі мы згарнулі асноўныя работы на аўта- стразе М-4 і там засталіся толькі земляныя, то пераарганізавалі частку калектыву на праектаванні інжынерных сетак — водаправоду, каналізацыі, электрасвятлення і інш. у гарадах Бабруйск і Магілёве, дзе вядзецца

жыллёвае будаўніцтва, а таксама іншых населеных пунктах. На ўсё гэтыя віды работ мы маем ліцэнзію. У нас усё ўласныя праекты аддзел, які распрацоўвае праектную дакументацыю па заказах упраўленняў капітальнага будаўніцтва гаррайаўканкамаў, і гэта таксама дадатковы заробак.

— Здаецца, выйсеце было знойдзена? — Тых і іншых работ па добраўпарадкаванні гарадоў і вёсак набралася на 40 мільярд рублёў, і гэта, вядома ж, добра. Дарчы, наогул вырочка з пачатку года ад рэалізацыі нашых работ і паслуг склала 142 мільярда рублёў (гэта 138 працэнтаў ад адпаведнага леташняга перыяду). Дранна тое, што толькі горад Магілёў 12 мільярд рублёў на стане на 1 кастрычніка 2011 года.

— А ў чым тут эканамічная эфектыўнасць навінкі? — Гэасетка змяняе сабой 15-санты- метравыя гравіна-тэхналагічныя пэ- раграцыя такія дэфіцытныя матэрыялы, як шчыбен, павышаюцца тэрміны эксплуатацыі дарог і павялічваюцца мікраэканомія тэрміны. Гэапалст можна выкарыстаць для арміравання асфальтабетоннага пакрыцця.



Намеснік генеральнага дырэктара Уладзімір МАХНАЧ.

— Тэраба заканчваць работы на аўтамагістралі М-4 і пачынаць іх на дарозе М-5 Мінск—Гомель, тэндэр на будаўніцтва якой выйграў італьянская фірма. У наступным годзе ў Горках пройдзе дажніны, і там мы будзем задзейнічаны. Адным словам, наш калектыў будзе працаваць там, дзе патрабуецца. Галоўнае, каб было ўстойлівае фінансаванне аб'ектаў.

Карыстаючыся выпадкам, віншую ўсіх нашых работнікаў і дзелавых партнёраў з прафесійным святам. Жадаю моцнага здароўя, настойлівасці ў дасягненні пастаўленых задач, шчасця, новых працоў- ных поспехаў.

— Мы зварнулі ўвагу на тое, што вы дабіліся значных поспехаў у рэсурса- і энергаэберажэнні. За кошт чаго?

Вышэйзгаданы тэхналогія, у прыватнасці, мы прымянілі на рэканструкцыі праспекта Міра ў Магілёве. Работы выка- наны ў сісільны тэрмін, і калі б працавалі там па традыцыйнай тэхналогіі, то на даволі працяглы час трэба было б перакрываць праспект.

— Мы зварнулі ўвагу на тое, што вы дабіліся значных поспехаў у рэсурса- і энергаэберажэнні. За кошт чаго?

— Мы зварнулі ўвагу на тое, што вы дабіліся значных поспехаў у рэсурса- і энергаэберажэнні. За кошт чаго?

ПАВАЖАНЫЯ КАЛЕГІ, СЯБРЫ!

Сённяшніе свята — гэта свята і дарожнікаў, і аўтамаатараў, і ўсіх тых, хто хоча ў нейкай ступені карыстацца выгодамі, якія прыносяць у наш жыццё добраўпарадкаваныя дарогі. Аднак толькі ад прафесіяналаў залежаць камфорт і бяспека вадзіцельў і пешаходў, своечасовы перавозак і паспяховае развіццё ўсіх без выключэння галін народнай гаспадаркі Беларусі.

Невыпадкова сёння ў цывілізаваным свеце менавіта транспартная сістэма становіцца прыкметай мадэрнізацыі жыцця, сведчыць пра дынаміку развіцця краіны. Менавіта ад развіцця транспартнай галіны і паліяшэння якасці аўтамабільных дарог шмат у чым залежыць умацаванне статусу Беларусі як транзітнай дарожніцы — моста, які злучае Захадам і ў гэтым ролі дарожнікаў складаюцца пераацэнкі.

У апошнія гады растуць аб'ёмы грузавых і пасажырскіх перавозак, пламеранна вядзецца праца па мадэрнізацыі сеткі дарог. Надзейна праца аўтагаспадарка комплексу і дарожнай галіны займае важнае месца і ў суме складніку ўстойлівага развіцця эканомікі нашага рэгіёна. Дзякуючы вашай штодзённай працы забяспечваюцца бесперабойны перавозкі грузаў і пасажыраў ва ўсе населеныя пункты вобласці.

Нехта вельмі транпа заўважыў, што дарожнік — гэта і прафесія, і прызванне. Тут усё свая рамантыка, свае традыцыі, свая спецыфіка. За ўсім добраўпарадкаванымі дарогамі, прыгожымі чыстымі ўзбонанамі, пляцоўкамі адпачынку стаіць цяжка павсядзённая праца людзей у ярка-аранжавых камізёлках «Віцебскаблдарбуд»: праца, якая не звязана ні на надвор'е, ні на час сутак, ні на выхадныя і святочныя дні... Праца, якая па сілах толькі сапраўд- ным прафесіяналам, адным сваёй прафесіі і гатовым у любы момант прыйсці на дапамогу адно аднаму.

Няхай ваш святочны дзень будзе светлым і бес- клопным, а тая шчырая слова і пажаданні, якія вы пачуеце, сagraваюць вас і ў працоўнай будні. Шчыра дзякуючы за вашу плённую працу, настойлівасць і майстэрства. І шчыра зычу толькі шчаслівых жыццёвых дарог!

Генеральны дырэктар РУП «ВІЦЕБСКАБЛДАРБУД» Валерый ЛАПО



Генеральны дырэктар РУП «ВІЦЕБСКАБЛДАРБУД» Валерый ЛАПО.

ШАНОЎНАЕ СПАДАРСТВА!

Шчыра віншую работнікаў галіны і ўсіх карыстаўнікаў дарог з прафесійным святам! РУП «Віцебскаўтадар» стараецца лепшым чынам абслугоўваць дарожную сетку рэспубліканскага значэння на тэрыторыі Віцебскай вобласці. Зычу сваім калегам натхнення, плённай працы, добрага настрою і моцнага здароўя. Няхай у вашых сем'ях пануюць шчасце і дабрабыт. І — у добры шлях!

3 павагай, Генеральны дырэктар РУП «ВІЦЕБСКАЎТАДАР» Адам КАНОПЛІЧ.



Эксперыментуюцца новыя тэхналогіі. Ідзе ўкладка геасеткі ў аснову землянога палатна.

На будаўніцтве шашы Мінск—Магілёў дарожныя рабочыя Уладзімір БАЛЕЙКА і прааб Пётр ЛІАГОЙКА.

— Па гэтыя пытанні распрацаваны спецыяльнае праграма, якую і ажыццяўляе. Сёлета, напрыклад, на асфальтабетонных завод- дах укаранілі частотныя пераўтваральнікі на электра- рухавікі, дзякуючы чаму яны кантраляюць тэхналагічны працэс тэмпературных рэжымаў, якія рэгулююцца аўтаматычна. У выніку расход электраэнергіі знізіліся. Мы адмовіліся ад выкарыстання цяпла, якое раней пастаўлялі нам камунальнікі, бо ўсе вытворчыя базы, майстэрні і г.д. перайшлі на мясцовы від паліва — дровы і піваліне. А наогул напрамак рэсурса- і энергаэберажэння ў нас некалькі.

— Зіма вось хутка гатовя. Халады ўжо у наступ пайшлі... — Мы ўжо цалкам пачалі да работ у зімовых умовах. Базы ўцелены, сухія дровы пад паваямі, кар'еры падрыхтаваны і гэтак далей.

— Якія планы на будучыню? — Трэба заканчваць работы на аўтамагістралі М-4 і пачынаць іх на дарозе М-5 Мінск—Гомель, тэндэр на будаўніцтва якой выйграў італьянская фірма. У наступным годзе ў Горках пройдзе дажніны, і там мы будзем задзейнічаны. Адным словам, наш калектыў будзе працаваць там, дзе патрабуецца. Галоўнае, каб было ўстойлівае фінансаванне аб'ектаў.

Карыстаючыся выпадкам, віншую ўсіх нашых работнікаў і дзелавых партнёраў з прафесійным святам. Жадаю моцнага здароўя, настойлівасці ў дасягненні пастаўленых задач, шчасця, новых працоў- ных поспехаў.

— Мы зварнулі ўвагу на тое, што вы дабіліся значных поспехаў у рэсурса- і энергаэберажэнні. За кошт чаго?